

**Прамая лінія**  
**ПАРАМІСЯ З АЛЕРГОЛАГАМ**  
 Сёння кожны пяты жыхар Зямлі церпіць ад розных алергічных праяў. Вядома больш за 20 тысяч алергенаў. І на кожны з іх арганізм чалавека рэагуе па-свойму. Алергія — гэта не абавязкова цяжкія захворванні, напрыклад, бронхіальная астма, але і іншыя хваробы, якія значна зніжаюць якасць жыцця людзей. Алергікі, і не толькі яны, змогуць зацаць свае пытанні галоўнаму алерголагу рэспублікі, кандыдату медыцынскіх навук, дацэнту кафедры алергалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі наслыддывольнай адукацыі Людміле Вячаславаўне МАСЛАВАЙ. «Прамая лінія» з яе ўдзелам пройдзе 30 кастрычніка, у аўторак, з 14.00 да 15.30. Папярэднія пытанні задаваць па нумарах: (8017) 287 18 29 — Святлане Барысенчы і (8017) 287 18 36 — Вользе Шаўко.

# БЕЛАРУСЬ І САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ НАЦЭЛЕНЫ НА БУЙНЫЯ ПРАЕКТЫ СУМЕСНАЙ ВИТВОРЧАСЦІ

Беларусь і Санкт-Пецярбург павінны перайсці да новых, больш эфектыўных формаў супрацоўніцтва. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 кастрычніка на сустрэчы з губернатарам Санкт-Пецярбурга Валяцінай Маціенкай.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што сёння Беларусі і пўночнай сталіцы Расіі важна намясціць буйныя двухбаковыя праекты сумеснай вытворчасці конкурэнтасольных тавараў і паслуг і іх экспарту ў трэція краіны. Адначасова трэба развіваць кааперацыйныя сувязі ў ўдасканальваць тавараправодную сетку. За 5 апошніх гадоў узяты таварабарот Беларусі і Санкт-Пецярбурга павялічыўся практычна ў два разы і ў 2006 годзе дасягнуў амаль \$1 млрд. І ў нас ёсць рэзервы, якія мы гатовы выкарыстоўваць», — сказаў Прэзідэнт.

Паводле слоў Прэзідэнта, наўраўне з гандлёва-эканамічным складальнікам ёсць добрыя магчымасці значна пашырыць гуманітарнае супрацоўніцтва, узаемадапамога ў галіне навукі, адукацыі, спорту і турызму. «Лічу, што гэтыя і іншыя напрамкі атрымаюць сваё развіццё ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення Дзён Санкт-Пецярбурга ў Беларусі і Беларусі ў Санкт-Пецярбургу», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь выступае за палітычнае інтэграцыі з Расіяй на аснове ўзаемамавагі. Ён нагадаў, што цалер рэалізацыя двухбаковае пагадненне аб мерах па развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, гэта сведчыць аб тым, што перыяд складаных адносінаў Беларусі і Расіі пераадолены. «Мы пе-

## Беларусь гатова стварыць умовы для пашырэння прысутнасці кітайскага холдынга Midea на беларускім рынку

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 кастрычніка сустрэўся з кіраўніцтвам кітайскага холдынга Midea.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Тут, у рэзідэнцыі Прэзідэнта, я сустракаюся з прадстаўнікамі многіх замежных кампаній, але ўпершыню прымаю прадстаўнікоў бізнесу Кітая — вядучай краіны, з якой мы маем самыя цёплыя адносіны». «Перакананы, што ўслед за вамі — адной з буйнейшых кітайскіх кампаній — да нас прыйдуць і іншыя», — сказаў ён. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў кіраўніцтву Midea пашырыць свой бізнес у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што бізнес кампаніі ў нашай краіне будзе пад надзейнай аховай». Кіраўнік дзяржавы падзякаваў кі-

## Рэлігія дапамагае пабудоваць больш гуманныя сучасны свет

Такую думку выказаў на адкрыцці ў Мінску Міжнароднай канферэнцыі «Дыялог Хрысціянства і Ісламу ва ўмовах глабалізацыі» першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Анатолю Рубінаў.

Ён адзначыў, што «рэлігія з'яўляецца аб'яднальнай асновай грамадства, дапамагае ўдасканальваць духоўна, нясе свая высокія маральныя агульначалавечыя каштоўнасці». Паводле яго слоў, сталіца і Беларусь у цэлым валодае асаблівай аўрай. «На беларускай зямлі ніколі не было супярэчнасцяў паміж канфесійамі», — сказаў ён.

У якасці прыкладу вераарнімасці Анатолю Рубінаў прывёў падзеі Другой сусветнай вайны, калі людзі розных нацыянальнасцяў, рызыкуючы ўласнымі і жывёнымі сваіх родных і блізкіх, давалі прытулак яўрэям. На думку першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, вераарнімасць з'яўляецца адметнай рысай беларускага народа.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### ЛИВАН АБСТРАЛЯЎ ІЗРАІЛЬСКИЯ САМАЛЁТЫ

Салдаты ліванскай арміі адкрылі агонь па ізраільскіх самалётах, якія праляталі побач з горадам Марджаюн, на поўдні Лівана. Інфармацыі аб пацярпелых не паступала. Са свайго боку прадстаўнік Арміі абароны Ізраіля заявіў, што пра гэты інцыдэнт ім нічога невядома. У выпадку, калі паведамленне аб абстрэле пацвердзіцца, гэта будзе першай атакай ліванскай арміі супраць Ізраіля з часу заканчэння Другой ліванскай вайны.

### КІТАЙ — БУЙНЕЙШЫ ЭКСПАРЦЁР

Кітай упершыню стаў буйнейшым сусветным экспарцёрам, абганяўшы па аб'ёмах замежных паставак Германію. Краіна ў жніўні вывезла тавараў на 111 млрд долараў. Гэта на 5% працэнтаў больш за паказчыкі мінулага года.


Па экспертных паказчыках Кітай абганяў ЗША, якія летас займалі другое пазіцыю, яшчэ на пачатку 2007 года. Цяпер на КНР прыпадае 8 працэнтаў сусветнага экспарту. Для еўрапейскіх уладарост кітайскага экспарту нявыгадны. Паводле прагнозаў, сёлета гандлёвы дэфіцыт Еўрасюза з Кітаём можа склацца 220 млрд долараў.

Курс	Замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 26.10.2007 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША	2 151,00
1 еўра	3 067,54
1 ліванскі лат	4 364,41
1 літоўскі літ	888,37
1 чэшская крона	113,00
1 польскі злоты	842,13
1 расійскі рубель	86,56
1 украінская грыўня	426,05

Курс	Замежных валют для безнаўраўных разлікаў
Центрбанк РФ	USD 24,8508
Узбаван	10 UAH ... 49,1783
1000 BYR	... 11,5417
EUR	... 35,4497

Курс у аўганскіх кампаніях (на 25.10.2007 г.)  
 USD 25,1000 / 2210



На дарозе Лагойск—Зэмбін.

**УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ**

В извещении о проведении 30 октября 2007 года 66-го открытого аукциона на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет) нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минска (газета «Звязда» № 200 от 19.10.07 г.) **исключаются лоты № 51, 52.** Во второй графе лота **№ 20** слова «**выставки-продажи**» исключаются. Во второй графе лота **№ 59** вместо слов «горячих напитков» следует читать — «попкорна».

**ХАБАР НА \$530 ТЫСЯЧ**

За замак на атрыманне хабару ў суме \$530 тыс. прыгаворана суда Цэнтральнага раёна Мінска асуджаны да 10 гадоў пазбавлення волі з канфіскацыяй маёмасці былы намеснік старшыні Цэнтральнага праўлення грамадскага аб'яднання «Беларусь» таварыства інвалідаў». Як паведамілі ў прэс-службе Генеральнай пракуратуры Беларусі, падчас папярэдняга і судовага следства было ўстаноўлена, што былы кіраўнік учыніў замак на атрыманне хабары, а таксама службовы падлог. Асабліва буйны памер незаконнай грашовай ўзнагароды быў запатрабаваны ім за аказанне садзейнічання адной з маскоўскіх фірмаў у арганізацыі продажу неапрацаванага будаўніцтва завода керамічных вырабаў, які размешчаны ў Крупскім раёне.

Кар. БЕЛТА.

# ПЛАНКУ 200 ДОЛАРАЎ «УЗЯЛІ» ЎСЕ РАЁНЫ

У Беларусі не засталася раёнаў з сярэднім памерам заробкаў менш за 200 долараў ЗША ў эквіваленце. Разам з тым сітуацыя з уручэннем аплаты працы па-ранейшаму застаецца неадназначнай. У прыватнасці, даводзіцца канстатаваць як факт: пакуль у сёлёты «графік» росту зарплат не могуць уклацца амаль чэцькі раёнаў і гарадоў краіны.

**33 праблемы**

Паводле звестак Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, сярэдні ўзровень аплаты працы па аіжынай эканоміцы ў верасні выйшаў на ўзровень 713,4 тыс. рублёў, ці 331,8 долара ў эквіваленце. Так, заробкі ў цэлым па прамысловасці склалі 371,8, будаўніцтва — 438,2, транспарце — 390,9, сувязі — 361,8 долара. Адзначаны аўтарны зрухі і ў «традыцыйнага» аўтасайдара — сельскай гаспадарцы. У верасні зноў-такі сярэдняя зарплата выскоўляў адвадвала 210 доларам, што нават крыху перавысіла найбольш аптымістычныя прагнозы на год.

Нягледзячы на «спыненне» тарыфнай стаўкі і разаруд, павялічыліся і заробкі бюджэтнікаў. Па выніках верасня іх агульны ўзровень апынуўся на адзнацы 603,4 тыс. рублёў, або 280,7 долара ў пераарзліку. Праўда, нельга не заўважыць, што асноўную прыбытку тут забеспечылі асобныя катэгорыі невытворцаў — у прыватнасці, нізкааплатныя работнікі ці работнікі, якія займаюцца з дзецямі-інвалідамі.

Разам з тым, паводле слоў першага намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Алены Колас, на сітуацыю з аплатай працы працягваюць аказваць уплыў пўныня рэгіянальных адзінцоваў. У студзені — верасні заробкі не «дацягнулі» да заплаваных паказчыкаў адрозу ў 33 гарадах і раёнах. Гэта датычыцца Ганцавіцкага, Жабінкаўскага раёнаў, гарадоў Брэст, Баранавічы і Пінск на Брэстчыне, Гарадзкоўскага, Чашніцкага раёнаў, гарадоў Наваполацк, Орша і Полацк на Віцебшчыне, Брагінскага, Добрушскага, Ельскага, Калінкавіцкага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Нараўлянскага, Рагачоўскага, Хойніцкага і Чачарскага раёнаў на Гомельшчыне, Бераставіцкага, Зэльвенскага, Астравецкага і Іўеўскага ра-

## РОЗГАЛАС

### НА ВИХАДНЫЯ — БЕЗ ДАЖДЖОЎ, АЛЕ З МОЦНЫМІ ТУМАНАМІ

Пачынаючы з суботы наша краіна трапіць пад уплыў вялізнага антыцыклону, таму ўсталяецца даволі кафірматнае надвор'е, паведаміў рэдакцыі начальнік службы гідромэтапрагнозаў Рэспубліканскага гідромэцэнтэра Дамітрый Рабаў.

Такім чынам, у выхадны будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е і ўвогуле без дажджоў. Разам з тым раіцца і ўначы будучь назірацца моцныя туманы амаль па ўсёй тэрыторыі краіны. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 градусаў па поўначы да плюс 5 градусаў па поўдні краіны. Удзень даволі цёпла для апошніх дзён кастрычніка — 7—13 градусаў цяпла. У першы дзень наступнага тыдня надвор'е амаль не зменіцца, а вось з аўторка ў заходняй рэгіёне краіны завяіта атмасферны фронт, таму 30 кастрычніка ў Брэсцкай вобласці прайдзю невялікія кароткачасовыя дажджы. У сярэдзі кароткачасовыя дажджы будучь назірацца ўжо на большай частцы тэрыторыі краіны. У гэты дзень уначы стане цяплей — да плюс 2—8 градусаў. Тэмпература паветра ўдзень 6—11 градусаў цяпла.

Сяргей КУРКАЧ.

### РАМОНТ СА СМЯРОТНЫМ ЗЫХОДАМ

У сярэдзі прыкладна ў адзін і той жа час у дзвюх гаспадарках Брэсцкай вобласці здарыліся аднолькавыя няшчасці. На мехдвары СВК «Мілейкі» Івацвіцкага раёна пры правядзенні рамонту трактара МТЗ-82 атрымаў смертную траўму трактарыст названай гаспадаркі, жыхар вёскі Мілейкі. Механізацар СВК «Колас» Камянецкага раёна таксама рамантаваў сваю тэхніку і трапіў пад камбайн «Палессе», які ў выніку праведзеных чалавечам маніпуляцый пачаў адвольны рух. У абодвух выпадках з жыцця пайшлі саракагадовыя мужчыны.

Яна СВЕТАВА.

### МЫТНІК НЕ ПРАДАЎ

Чарговая спроба падкупы беларускага мытніка была здзейсненая ў пункце пропуску «Бераставіца».

Паводле звестак прэс-службы Дзяржаўнага мытнага камітэта, кіроўца аўтафургона, які транзітам ехаў з Польшчы ў Казахстан, падчас афармлення грузу разам з дакументамі перадаў галоўнаму інспектару Гродзенскай рэгіянальнай мытні 150 еўра. Такім чынам шафёр спрабаваў пазбегнуць неабходнасці канваіравання фуры па тэрыторыі Беларусі. Падобная практыка ўведзена дзеля таго, каб груз даехаў да месца прызначэння, а не пераўтварыўся ў «шэры» імпорт на тэрыторыі нашай краіны. Аднак зусім верагодна, што канвой і бліжэйшы час будзе суправаджаць самога хабарадаўцу. Беларускі мытнік не толькі адмовіўся ад «ганарару», але і паведаміў аб спробе падкупы ў праваахоўныя органы.

### ІСЦІНА ДЛЯ ІНШАЗЕМНЫХ ІНВЕСТАРАЎ

Замежныя фірмы нават падчас «міжусобных спрэчак» імкнунца скарыстацца паслугамі беларускага прыватнага прадзіды.

Справадываецца ў спрэчках суб'ектаў гаспадарання каштуе дорога. У прамым сэнсе гэтага слова. А замежныя прадпрыемствы асобы грошы лічыць умеюць. Дык вось, падлічылі, і прыйшлі да высновы, што выгадней і зручней шукаць праўды ў сістэме эканамічнага правадудзя Беларусі. Як адзначыў старшыня Вышэйшага Гаспадарчага Суда (ВГС) нашай краіны Віктар Камянюк, апошнім часам іншаземныя фірмы імкнунца вырашыць спрэчкі менавіта з дапамогай беларускіх слуг Феміды. За перыяд з 1996 па 2006 год колькасць такіх спраў павялічылася ў 7 разоў і дасягнула 34 тысяч. Адказваючы на пытанне «Звязды», чым гэта абумоўлена, кіраўнік ВГС назваў дзве асноўныя прычыны.

Па-першае, беларускія суддзі працуюць значна хутчэй, чым іх іншаземныя калегі. За мяжой, напрыклад, разгляд гаспадарчых спрэчкі доўжыцца ад аднаго да двух гадоў, а ў нашай краіне — максімум шэсьць месяцаў. Калі ж іншаземны суб'ект гаспадарання мае прадстаўніцтва ў Беларусі, то яго прэтэнзіі да дзелавых партнёраў будучь разгледжаны ў гаспадарчым судзе на працягу аднаго-двух месяцаў.

Па-другое, як падкрэсліў Віктар Камянюк, беларускія судзі разгледваюць кожную справу дэталёва і аб'ектыўна.

Менавіта таму, паводле слоў старшыні ВГС, замежныя бізнэсмэны шукаюць любую зачэпку, каб «арбітрам» ў іх спрэчках выступілі беларускія суддзі.

Вядома ж, і беларускія юрыдычныя асобы, і прыватныя прадпрыемствы таксама імкнунца вырашыць свае спрэчкі цывільзаваным шляхам. За апошнія пяць гадоў колькасць спраў у гаспадарчых судах нашай краіны павялічылася прыкладна ў пяць разоў. Паводле слоў кіраўніка ВГС, гэта сведчанне нармальнага развіцця эканоміі краіны, а таксама важнай ролі гаспадарчых судов у сістэме дзяржаўнай улады.

Дарчы, дзямі эканамічнае правадудзе нашай краіны адзначаць 85-годдзе. З нагоды біюлею ў Мінску адбылася навукова-практычная канферэнцыя, у якой узялі ўдзел прадстаўнікі трох міжнародных арганізацый і 23 дэлегацыі з 17 краін свету. Калегі прыехалі ў гасці да беларускіх слуг Феміды не толькі каб павіншаваць з біюлем, але і абмяняцца вопытам па такой вельмі важнай праблеме, як судовая абарона інвестыцый.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

### Дапамогі па новых умовах

Таксама з 1 лістапада, зноў-такі ў сувязі са змяненнем бюджэту прахыткавага мінімуму, можа адбыцца і індыкацыя дапамог па догляду дзяцей. А ўжо з 1 студзеня наступнага года дапамогі на дзяцей будзю ўзросце да 3 гадоў павінны разлічвацца па новай схеме і складаць не 60, а 80 працэнтаў БПМ. Аднавядены законпраект зараз дзяць да кожнай вёскі ўжо зараз, з улікам гэтага прынятае разнашэ аб паступовым адкрыцці аб'ектаў сацыяльнага абслугоўвання за межамі райцэнтраў. Сёлета такія аб'екты ўключаны ў пашарты 27 аргааргудоў. Але, як адзначаюць у міністэрстве, зараз нарыонт своечасовага ўводу ў эксплуатацыю аддзяленняў кругласутачнага знаходжання пенсіянераў і інвалідаў у Ашмянскім і Шацкім раёнах ёсць пытанні. «У вядомай прычыне — недастатковага фінансавання».

### Працяг будзе?

Пасля вераснёўскага павышэння пенсій сярэдняй пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае 316 тыс., а сярэдня пенсія мінімальнай пенсіі па ўзросце — 179,2 тыс. рублёў. Або адвадвена 147 і 83,4 долара ў эквіваленце. Да слова, адзначаюць у міністэрстве, апошні паказчык здолее перавысці будзю прахыткавага мінімуму пенсіянера на 8,4 працэнта.

Між тым, рэальны змест пенсій — тэма асобная. Не сакрэт, што задаволеным ім не так ужо і шмат, там пўныных змяняюць тут варты чакаць ужо сёлета. Так, з 1 лістапада ў сувязі са змяненнем бюджэту прахыткавага мінімуму чакаецца пераарзлік мінімальнага і сацыяльнага пенсій, а таксама над-

Дарчы, чакаецца што павышэнне п'янікі дапаг па прывядзе да значнага росту папулярнасці гэтага віду падтрымкі. Так, паводле слоў намесніка міністра Марыяны Шчоткінай, пасля новаўвядзенняў колькасць атрыманых адраснай сацыяльнай дапамогі можа павялічыцца адрозу ў 3,5 раза.

Сяргей ГРЫБ.

## Гульня № 1 Замест 11 лепшых — 40 кандыдатаў у зборную

Каля трох гадзін у ДOME футбола працягваўся семінар-нарада галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Бернда Штанге і настаўніка беларускіх футбольных клубаў. Удзельнікі заслухалі даклад нямецкага спецыяліста аб стане футбольнага гаспадаркі Беларусі, які потым і абмеркавалі. Была і канструктыўная крытыка. Без яе, пасля чатырох запар проігрышаў нацыянальнай зборнай, зразумела, абсысці не ўдалося. Аднак у цэлым беларускія трэнеры падтрымалі канцэпцыю развіцця галоўнай каманды нашай краіны, якую прапанаваў Б. Штанге.

На думку нямецкага спецыяліста, ёсць два шляхі: запрашаць кожны раз 11 наймацнейшых футбалістаў ці будаваць новую каманду. Штанге выбраў курс на амальдзённе, бо беларускі футбол не мае багатага рэсурсу па падбору ігракоў на высокім міжнародным узроўні можна камплектаваць каманду з лепшых ігракоў, у Беларусі спаткачкова патрэбна іх падтрытваць. Пакуль не ўсё ўдаецца: трэнер выкаліку у зборную 10 навейкоў, прагледзеў 4 варыятоў, а стаючага выніку дасягнуць так і не ўдалося. Дасюль не бачна замена Гурэну, Штанку з ліку «зьялёных», хоць і перспектўных навейкоў. У раёнтыну ФІФА за кастрычнік наша зборная страціла 24 пазіцыі і зараз апынулася на 94-м месцы. І гэта — самы дрэнны паказчык з красавіка 2001 года, калі ў Беларусі было 99-е месца. Аднак нягледзячы на гэтыя няўдачы, крэдыт даверу да новага настаўніка пакуль застаецца вялікім. «Вопыт мінулага трэнера зборнай паказаў, што пастанянная крытыка затраўляе чалавека і перашкаджае яму, — заўважыў ігр Грыушэнка. — Трэнерства — цяжкае, няўдзячная работа. Штанге — заслужаны спецыяліст і яго запрасілі не на голым энтузіязме».

— Мы таксама ў адказе за стан футбалістаў, якія гуляюць за нашы каманды, — заявіў Юрый Вяргейчык, трэнер салігорскага «Шахцёра». — Штанге павінен пакінуць пасля сябе не толькі добраю зборную, але і кваліфікаваных трэнераў.

На пытанне, кога з падрыхаваных Штанге абмінуў увагай, Ігар Крыўшэнка адказаў, што толькі галоўнаму трэнеру вырашаць, каго запрашаць. Юрый Вяргейчык жа прапанаваў запрасіць Юрэвіча, які ў стане гарнікоў з’яўляўся адным з лепшых беларускіх абаронцаў (зараз ён гуляе за «Карпаты»), і выказаў думку, што Пласконнаму ўдзяльнае знаходта ўвагі.

Намеснік старшын федэрацыі футболу Міхал Вярвеегна паведаміў, што нягледзячы на паражэнні беларусаў у адборачным шчыле пільнае аб змене трэнера нацыянальнай зборнай не ўзімаецца, бо яшчэ ёсць

Ірына ПРЫМАК.

### На слыху РАДЗІЛЬНЫ ЭКСТРЫМ

У 19-гадовай брastaўчанкі роды пачаліся на прыёме ў паліклініцы. Выпусціцца аднаго з каледжаў горада прыйшла на прыём да гінеколага, бо ў яе забалеў жыцот. Яшчэ ў чэрзе дзючына адчула сябе дрэнна, стала бледнай. Яе прапусцілі да доктара. Як толькі пацыентка села ў крэсла, урач убачыла, што пачынаюцца роды. Юная парадзіха дэманстравала спалдох і гаварыла, што яна не хоча быць цяжарнай (самы час аб гэтым каздаваці! — **С.Я.**), не хоча нараджаць, бо мама будзе сварочыць і нават пакарае яе. Паводле слоў галоўнага ўрача Брэсцкай лясчона-кансультатыйнай паліклінікі Людмілы Рудой, у якой і адбывалася апісаная, медыкі спрадалвалі кваліфікавана і аператыўна. Было відавочна, што адпусцаць з такім настроем пацыентку нельга. Таму затрымалі будучую маці да прыезду «хуткай дапамогі» і адравлілі ў радзільны дом. Фельчарка «хуткай» пракансультавалі аб тым, што перадаваць у прыёмным пакоі прывезеную трэба літаральна з рук у рукі. Так было ўсё і зроблена, а праз лічаныя хвіліны маладая брastaўчанка нарадзіла здароваю дзючынку вагой тры кілаграмы сто грамаў. І хоць незвычайная пацыентка паліклінікі, а затым раддома — дзючына поўнага цеслацкаду, мала што змянілася ў яе фігуры, але ўрачы не вельмі вераць у версію поўнага нявядання аб сваёй цяжарнасці на працягу дзевяці месцаў, на якой настайвала маладая маці.

Скончылася гісторыя, можна сказаць, добра. Малаці пайшоў ужо другі месяц.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

### Здарэнні ВЫБЭХ НА КАМБІНАЦЕ

У цэху разліву на ўчастку мышца шклатары Баранавіцкага камбіната харчовых прадуктаў падчас вядзення зварачных работ выбухнуў газавы балон. У выніку пацярпела пяць чалавек. Адной жанчыне адарвала ступню. Яна і яшчэ адзін рабочы знаходзіцца ў рэанімацыі, а трое дастаўлены ў траўматалагічнае аддзяленне. Пашкоджаны памяшканне і абсталяванне. Прычыны выбуху ўстанаўліваюцца.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

## Сітуацыя ГАРАДОЎ І ГАРАДКОЎ НОЧУ НЕ БАЧНА?

*Нататкі звычайнага грамадзяніна*
Ноччу ў Браславе гадзін з дзвюх ночы да раніцы наогул не гараць ліхтары. Няма вулічнага асвятлення і ў многіх аграгарадках раёна. У Лепельскім раёне адзін кіраўнік прадстаўнічай ўлады загадае лімітаваць падачу вулічнага асвятлення. Цёмна ноччу і ў раёнцэнтры Лёзна, праз які пралягае траса, што вядзе ў Расію. Наогул у шэрагу раёнаў і сельсавеаў даюць каманду: «адключыць!» Пра што гаварыць, калі нават у Віцебску пры выезде ў пасёлак Кастрычніцкай асвятлення няма, яно ў дэфіцыце і ў пасёлку Ціраспаль, што на ўскраіне абласнога цэнтра. Ёсць і іншыя прыклады. Гэтую «светлавуо» праблему (і не толькі яе) абмяркоўвалі нядуна кіраўнікі УУС, камітэат і ўпраўленню Віцебскага аблвыканкома, якія разам думалі, што трэба зрабіць, каб палізіць гібель і траўматызм людзей у ДТЗ? Гэтае пытанне з’яўляецца часткай выканання нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі.

Старшыня Лёзнанскага райвыканкома Міхал Пінчук нагадаў прысутным, што ў сёй час было прынята рашэнне пра бяслеку (зразумела, цёмныя вуліцы не спрыяюць парадку), а згодна з іншым рашэннем трэба эканоміць... Маўляў, на высокім узроўні нядуна запыталі: чаму не беражэце святло? Безумоўна, трэба, але не за кошт пагаршэння жыцця людзей. Добра, што старшыня гэта разумее. Толькі вося чаму цёмна ў Лёзне? Незразумела. Можна і ў будынках грамадскага прызначэння наогул не ўключач асвятленне? Набыць свечкі, ды падлісаць паперы, кіраваць?

На жаль, з Браслаўшчыны ніхто так і не падзяліўся на пасяджэнні скаргам, чаму не бачны райцэнтр ноччу. А тыя ж аграгарадкі? Было задумана, што ўмовы жыцця там павінны быць набліжаным да гарадскіх, дык што ў выніку? А побач — мяжа з Еўрасоюзам. Што думаюць пра такія цёмныя «паказальныя вёскі» іншаземцы, а галоўнае — як вытрымліваюць такія перамены самі высюўцы?

Безумоўна, той жа Віцебск у апошнія гады змяніўся ў лепшы бок. І, напэўна, многае зроблена, дзючычы «базару». Ускраіны? Без каментаў. Ды навошта далёка хадзіць? На праспекце Фрунзе, дзе знаходзіца Летні амфітэатр, назіраюцца прыемныя змены, а праз некалькі дзсяткаў метраў убок кожна знайдзіць не традыцыйныя 10, а значна больш адзрэнняў. Памятаецца, каб больш святла стала, кожны даваўся людзям звартацца да адказных асобаў. Прасіце і дадзена вам будзе? У нас пакуль да гэтага яшчэ далёка, бо ёсць заўсёды ў чыноўнікаў надзейны адказ: «грашай няма». Потым, чамусьці, знаходзіцца, калі скаргу грамадзян «наверж» адпраўляюць на разгаванне «ўніз». Ад сябе асабіста: вядзю дзе знаходзіцца дамы, сярэд жыхароў жклі вядомыя ўсім начальнікі. Ды вося. Не прыгадаю, каб цёмна было на «куточках» такіх вуліц, дзе жыўчыя вяс. Судзеям іш пашанцавала. Знаёмая марыць абмянчаць кватэру, каб трапіць у лк такіх суседзяў. «А што? — кажа яна — Святло на вуліцы гарантаванае, і міліцыя, напэўна, часцей будзе патруляваць побач і г.д.!?» А што, не так?

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Дзяржвыдавецтвы Мінінфармацыі за 9 месяцаў выпусцілі 419 назваў кніг тыражом 3,8 млн экзэмпляраў

Як паведаміў на калегіі Міністэрства інфармацыі намеснік міністра інфармацыі Ігар Лапцёнак, выкананне планавых паказчыкаў па колькасці назваў склала 117,4 працэнта, па тыражу — 111,9 працэнта.

Выйшлі ў свет усе запланаваныя да выпуску сацыяльна значныя выданні. За 9 месяцаў гэтага года са сродкаў рэспубліканскага бюджэту дзяржвыдавецтвам на выпуск сацыяльна значных выданняў пералічана Вг1228,3 млн субсідый. Гэта дало магчымасць устанавіць даступныя для спажыўца цэны на прадукцыю. Узровень рэнтабельнасці рэалізаванай выдавецтвамі прадукцыі склаў 12,7 працэнта.

# ХАБЕНСКІ ЕДЗЕ РАТАВАЦЬ МІНСК

Але нудота беларускай сталіцы не пагражае, калі ў ёй жыве рэальны тэатр
**Два разы фестываль «Панарама» ўжо скарэў Мінск. І кожны раз поўная частка людзей прыкметна ажыўлялася, на два тыдні забывалася на іншае жыццё, акрамя таго, што праходзіла па вечарах у тэатрах сталіцы...**

«Тэатр без межаў» — гэта дзвіг Міжнароднага тэатральнага фестывальо «Панарама», які пачынаецца 26 кастрычніка і на два тыдні стане галоўнай культурнай падзеяй у Беларусі. І гэта той самы момант, калі кожны можа сябе адчуць тэатралам самай высокай загартоўкі, зразумець, што ёсць беларускія бамонд і нават стаць яго часткай. Гэта той момант, калі можна далучыцца да культуры адразу некалькіх краін, пры гэтым не губляючы на афармленні віз, набыццэ за білеты на спектаклі а слаўнымі анкамітасцамі, якіх дзгэтуль даводзілася бачыць у кіно. Яны самі да нас прыедуць: Алег Табакoў, Канстанцін Хабенскі, Міхал Парчанкаў... Рэальна!

Праўда, трэба было загадаць паліцапціца пра тое, каб патрапілі на два спектаклі Маскоўскага мастацкага тэатра імя Чхавая, якія будуць паказаны ў рамках «Панарама». Ажыятаж вакол няўзяка зразумець: слаўным тэатрам кіруе Алег Табакoў, які ж разам з жонкай Марынай Зудзінай будзе іграць у спектаклі «Апошняя ахвяра» паводле п’есы Аляксандра Астроўскага. Пачатак ХХ стагоддзя, у якое перанесена дзеянне, такі зразумелы цяпер, самі героі — пазнавальныя.

А якія пазнавальныя зоркі ў другім спектаклі, які прывязе той жа расійскі тэатр! Канстанцін Хабенскі, толькі зусім не герой, які ратуе людзей, і ходзіць з «дазорам». Тут ён — вяміпаўцік персанаж Зіла з спектакля «Качынае пальцванне». На гэтую ролю акцёра спецыяльна запрацілі з Пецярбурга — маўляў, толькі Хабенскі мог сыграць чалавека, у якога ў душы пуста. Праўда, яшчэ ёсць Парчанкаў, але ж ён не такі: у спектаклі дык проста нягоднік-афіцэнт. Дзіву даецца, наколькі іншымі могудь быць знакамітымі і любімым акцёры ў тэатры!

Нашы, між іншым, таксама. Вося хто можа сапраўды здзівіць падчас фестывало «Панарама» — менавіта беларускія артысты. У праграму ўключаны шэсць беларускіх спектакляў. Адкрыцьцё па праву належыць тэатру імя Янкі Купалы, які разам з Міністэрствам культуры і Мінскім гарвыканкам арганізоўвае гэты форум. І для пачатку 26 кастрычніка прадстаіць свае «Сны аб Беларусі» — успамін пра Купалу, які спрыў стварэнню

Ларыса ЦМОШЫК.

#### ШАСЦІНОГАЕ ЦЯЛЯ

У Глыбоцкім раёне ў гаспадарцы Запруддзе нарадзілася цяля з шасцю нагамі. У гаспадарчы ўсе, ад даржкі і да дыркатра, проста ўражаны. Ніхто не ўгадае, каб за апошнія гады былі падобныя выпадкі. Пакуль шасціногае цяля развіваецца нармальна, я і ўсе астатнія аднагодкі. Кожны дзень набірае вагу, выпівачы па 3,5 літра малака. Гэты выпадак зацікавіў вучоныя Віцебскай акадэміі ветэрынарынай медыцыны, куды праз некалькі дзён і пераедзе цяля. Навуковцан яшчэ не даводзілася мець справу з падобнымі выпадкамі. Тым будзе цікавей назіраць за пацыентам. Дарэчы, назіранне будзе кругласутачным.

Калі віцебскія навукоўцы ўпершыню сутыкаюцца з падобным выпадкам, то ў сусветнай практыцы — гэта нармальнае з’ява.

Сяргей ДЗЕВЯТOЎСКІ.

### Дэбюракратызацыя

# ДА ЛЮДЗЕЙ СТАВІЦЦА ПА-ЛЮДСКУ, альбо Новыянюансы ў працы са зваротамі

Днямі быў надрукаваны Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 498 «Аб дадатковых мерах па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асобаў». Ён уступіў у сілу 15 студзеня 2008 года. Цяпер у рэгіёнах рыхтуюцца і нават уводзяць у дзеянне некаторыя яго палажэнні. Напрыклад, у Краснапольскім раёне Магілёўскай вобласці.

Штомесяц — тры дзсяткі зваротаў — Мне падаецца, што з дэпамотай новага Указа мы нарошчэ сістэматызуем прымём грамадзян і іх зваротаў, — лічыць старшыня Краснапольскага райвыканкома Аляксандр Вятошкін. — Раней мы часта займаліся, так бы мовіць, вынаходніцтвам вадаспелда. Я новыя і ўсё больш дасканальна графікі прыёму грамадзян падлісаваў некалькі разоў за гэты год. А цяпер дакладна ўстанавілі дзень прыёму — сярэда. Гэта агульнае патрабаванне для ўсіх рэгіёнаў, і людзям будзе зручна.

У холе будынка Краснапольскага райвыканкома ёсць вялікі інфармацыйны стэнд для наведвальнікаў. Там ёсць усё, каб аформіць зварот альбо трапіць на прыём да любога начальніка: структура ўлады, прозвішчы кіраўнікоў, рэжымы працы і прыёму ўсіх службаў. Кардынаратам усёй гэтай працы з’яўляецца начальнік аддзела па працы са зваротамі грамадзян Таццяна Чысцовава.

— За дзевяць месцаў да нас звярнулася 298 чалавек, — інфармуе яна. — У параўнанні з мінулым годам колькасць памешаліцы, але я лічу, што гэта ўсё роўна шмат.

Справа ў тым, што істотная колькасць зваротаў жыхароў Краснапольскага раёна датычыцца льготай, якія яны мелі яшчэ ў недаўкім мінулым. Гэты раён моцна пацярпеў ад наступстваў чарнабыльскай аварыі. Мясцовыя наведальніцтва, якое пражывала на радыяцыйна забруджаных тэрыторыях, карысталася шэрагам льготатаў. Самая галоўная з іх — магчымасць атрымання бясplatнага жылля.

# «НАУЧЫЎСЯ Я СЛОЎ БЕЛАРУСКІХ АД МАЦІ...»

Грамадскасць адзначыла 150-годдзе з дня нараджэння маці Янкі Купалы — Бянігны Іванаўны Луцвіч. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы прайшла вечарына «Калыхала маці сына».

Дакладна невядома, якога чысла нарадзілася Бянігна Іванаўна, таму музейшчыкі вырашылі адзначыць юбілейную дату пасля Дня маці.

У вершы «Зоркі» Янка Купала пісаў:

*Ночкай, як толькі выходзіў я з хаты,  
Зоркі на небе страчаў я чатыры;  
Кожны раз зводзіў іх  
вогнік крылаты,  
Хоць к ім з малітвай  
узносіўся шчырай.*

*Першая — бацькава зорка яснала,  
Маткі — другая глядзела  
ў свет горка,  
Трэцяя мне мігацела нясмела,  
Роднай зямелькі —*

*чацвёртая зорка.  
Першая згасла навекі не ў часе,  
Звольна губляе бліск свой другая,  
Трэцяя сумнаю мглой спавілася,  
Толькі чацвёртая лепей міргае.*

— Колькі на долю кожнай маці выпадае жшціўвых перажыванкаў, болю, трывог. Нялёгім быў і жшціўвё шлях Бянігны Іванаўны: замужжа насуперак воль бацькоў, смерць сына-першыцца Міколка, блуканні ў пошуках арэнды, жылля і працы, заўчасная смерць мужа і бацькі вялікай сям’і Дамініка Анур’евічэна, хвароба дзцяці на шкарлятыну і пахаванне амаль у адзін тыдзень Сабіны, Гэлі і Казіка, — расказвае навуковы супрацоўнік музея Наталля Настасіч.

У 1879 годзе Дамінік Анур’евіч Луцвіч (04.05.1846—14.05.1902) ажаніўся з Бянігнай Іванаўнай Валасевіч (1857—30.06.1942). Гэта было сапраўднае каханне: бацькі дзючынцы былі калятарчына супраць, бо сям’я і я дошчыць заможная, належала да старэйшагана шляхецкага роду. Каб быць разам з Дамінікам, Бянігна парвала з сям’ёй...

Кім ён быў, Дамінік Анур’евіч? Вося як успамінала баяцькі сястра Янкі Купалы Ганна: «Бацька мой, Дамінік Луцвіч, быў высоккага росту, бландзін, з рыжыватай бародкай. Быў ён чалавек нервовы, але добры і вясёлы, зычлівы. Хварэў 35 год катарам страўніка, ад чаго прымаў піццявваю суду... Бацька быў гаваркі, вясёлы, любіў шпарка хадзіць. Апрапаўся ён чыста і акуратна, увосенні ўзімку, любіў высока боты, а летам — бацінкі... Быў ён жывы чалавек, болюкі парадваваць дзцяцей, даставіць ім асалоду. Часта запрашаў ён да нас у дом гарманіста, каб ён паіграў для дзцяці і пазабавіў іх... Бацька быў вельмі шчодры, меркаваць уражаны да іх. Дзеля гэта будучь арганізаваныя «круглыя сталы» і сучасныя крытыкаў. Усё дзеля таго, каб мы зразумелі: тэатр жывы і ў яго трэба хадзіць».

Ганна Дамінічэна расказвала: «Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэвіч. Бацька маці я не помню, а бабуна Катажына, маці маёй маці, прывязджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прывязджала, то прывозіла аржы і розныя ладункі для дзцяці. Маці з выгладу была падобна на бабуно Катажы-

на. Па знешнім выглядзе і па натуре Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная прыгожая жанчына, шатэнка, па натуре спакойная, ураўнаважаная, маўляўча. З дзцяці яна болы за ўсіх любіла Яс... Нарадзілася маці калі Рубяжэві



# ЗАХАПЛЕННЕ ГУЛЬНЕЙ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ»)**  
 — Чацей за ўсё фарміраванне ў дзяцей камп'ютарнай залежнасці становіцца поўнай нечаканасцю для іх бацькоў, якія, паводле іх слоў, нічога незвычайнага за сваімі дзецьмі не заўважалі. Хоць калі пачынаеш з імі аналізаваць паводзіны дзіцяці, высвятляецца, што падставы для трывогі былі, але ў бацькоў элементарна не хапала часу, каб удзяліць дзіцяці ўвагу, — дзеліцца сваім назіранням асістэнт кафедры дзіцячых псіхятрыяў і псіхатэрапіяў БелМАПА, галоўны пазаштатны дзіцячы псіхятры Міністэрства аховы здароўя Іна Пятніцкая. — Бацькоў не насцёркавала, што дзіця, прадастаўленае само сабе, «завісала» побач з хатнім камп'ютарам ці прападала ў якім-небудзь Інтэрнет-кафе. Чацей за ўсё развіццё ў дзіцяці камп'ютарнай залежнасці праводзіць самі бацькі, заахвочваючы на першых этапах захваленне сваёй дзіцяці. Дзіця, з аднаго боку, заўсёды пад наглядом, а з іншага — не патрабуе да сябе увагі. Быць трывогой дарослыя пачынаюць толькі тады, калі заўважаюць, што іх дзіця, захапіўшыся камп'ютарам, не рэагуе на наваколлі, у яго пагаршаецца зрок, змяняецца постаць, знікае паспяховае ў школе.

Кі тлумачыць псіхятрыя, камп'ютарная залежнасць сур'ёзна дэадаптавае дзіця і дэфармуе яго псіхіку — у апошняга не застаецца ў жыцці ніякіх іншых інтарэсаў, акрамя камп'ютарнай гульні. Яна становіцца для яго галоўнай, як наркотык для наркамана. Ёсць і іншыя наступствы празмернага захвалення камп'ютарам. Акрамя дэпрэсіі і трывожнасці ў дзіцяці могуць развіцца раздражняльнасць, бяссонца, імпульсіўнасць і павышаная стамляльнасць.



**Хадыццё ў казіно трэба толькі ў суправаджэнні людзей, у якіх няма залежнасці ад азартных гульняў.**

Зразумела, што змагацца з навукова-тэхнічным прагрэсам абсалютна бессэнсавана, аднак, на думку дзіцячых псіхятраў, можна звесці да мінімуму звязаную з камп'ютарам рызыку. Менавіта ад бацькоў залежыць, ці стане камп'ютар сапраўдным памочнікам для іх дзіцяці. Знаёмства з камп'ютарным светам павіна пачынацца з гульні, якая развівае ў дзіцяці ўвагу, памяць, дапамагаючы вывучаць замежныя мовы і гэтак далей. А вось ролевыя гульні лепш абмяжоваць. Ролевая гульня — зусім не бяскрыўдвая забава. Дзіця ў такой гульні атрымлівае поўную ўладу над светам. Праіграваўшы, ён можа вярнуцца назад і зноў усё перайграць, як бы на новай пераможы кавалачка свайго жыцця. Але ў са-

праўднісці такое проста немагчыма. Да таго ж навізаная камп'ютарная гульня мадэль паводзінаў вельмі хутка засвойваюць падлеткі. Невыпадкова ў шэрагу краін да 18 гадоў забараняецца гуляць у некаторыя асабліва агрэсіўныя камп'ютарныя гульні.

Вызначыць наўнясць небяспечнай залежнасці можна наступным спосабам: калі адносіны да гульні кантралююцца, гэта значыць, дзіця пагуляла і пайшло займацца іншымі сваімі справамі, то падстаў для трывогі няма. А калі замест запланаванай гадзіны дзіця на ўвесь дзень застаецца побач з камп'ютарам, значыць, праблема ўжо ёсць. Гульня стала для яго асноўным інтэрэсам і задавальненнем, і калі пачаўся адхіленні чалавечы адносіны і дзеці амаль усё час прадастаўляюць сабе. **Надзея НІКАЛАЕВА.**

## Муз-невы

### БЕЗБІЛЕТНИКАМ-2007 — ВІНШАВАННІ

«Дзень безбілетніка», які быў прыдуман гуртом «beZ bileta», ужо традыцыйна адзначаецца 10 лістапада — у дзень нараджэння лідара калектыву Вітала Артыста. Аднак сёлетня святкаваць асабліва размаха.

Да гэтай даты прымеркаваны рэліз DVD «Пра самае нясумнае на свеце» — з усімі кілімамі гурта і нядаўна запісаным канцэртм «КІНА-дзімкі». Акрамя таго, 10 лістапада ў КЗ «Мінск» пройдзе вялікі канцэрт, у якім таксама возьмуць удзел сяброўкі калектыву «Плато», «Hair Pease Salon» і «Chiefs Band». Прычым трапіць на канцэрт можна не толькі «правільным» шляхам — набыўшы ў касе квіты, — але і праз сапраўдную авантуру, поўную прыгод — акцыю «Дзень безбілетніка-2007». 27 кастрычніка, 3 і 7 лістапада ў розныя гурты 3, 5 і 7 квіткаў аддаваецца. А 16 гадзіне ў кожнай з гэтых дзён на партале Open.by з'явіцца інфармацыя, у якім транспартным маршруце можна будзе сустрэць удзельніка гурта з запрашальнікамі на канцэрт. Але проста знайсці музыкантаў раей за іншых удзельнікаў акцыі таксама недастаткова — трэба яшчэ ведаць спецыяльны пароль. Ён будзе змяшчацца на адной са старонак сайта гурта — www.bezbilet.net. «Жадаем паспехаў у пошуках «скарбаў», а ў ўсіх выпадках нагадаем пра кантралёраў», — падкрэслівае Віталь Артыст. Дарчы, усіх, хто прыедзе на канцэрт з іншых гарадоў, чакае сюрпрыз — прад'юцыйны білет да Мінска на ўваходзе ў залу, можна будзе атрымаць эксклюзіўныя значок ад «beZ Bileta». Шкада, адваротны білет трэба будзе ўсё ж набыць самастойна...

### «ЛІРЫКА» НА ДВАІХ

Практычна гатовы да выхаду юбілейны — дзесцаты па ліку — альбом Зміцера Вайцшоўкевіча «Лірыка». Дарчы, музыкант з-за вельмі шчыльнага рабочага графіку нават быў вымушаны

### часова адмовіцца ад удзелу ў музыцкім «Праок», дзе выконвае адну з галоўных роляў.

Новы дыск складаецца з 13 песень на вершы вядомага беларускага паэта Геннадзя Бурайкіна, а сама пласцінка ладзіцца завяршае серыю, прысвечаную знакамітым пазам-сучаснікам. Вершы для альбома наймусяна выбіраў малавядомы, раней на музыку не пакладзены. Акрамя песень, па традыцыі на кожным дыску гуцься галасы пэстаў — у дадзеным выпадку гэта верш у выкананні самога Геннадзя Бурайкіна. «Праект задумваўся з мэтай абудзіць цікавасць да беларускай класікі. Раней гэта рабілі «Песняры», зараз падобнымі праектамі ніхто не займаецца», — лчыць Вайцшоўкевіч. Надалей ён мае намер звярнуцца да маладых беларускіх пэстаў. Прэзентацыя «Лірыка» запланаваная на снежань. У гэты час яраз будзе адзначацца 15-годдзе творчай дзейнасці Зміцера Вайцшоўкевіча.

### Ад футбола да танцаў

З музыкі беларускага гурта «Drum Ecstasy» цяпер пачынаюцца ўсе футбольныя матчы, якія праходзяць на тэрыторыі Расіі. Справа ў тым, што тры кампазіцыі беларускай увайшлі ў рэкламны ролік буйной кампаніі, трансляцыя якая на вялікіх экранях з'яўляецца абавязковай перад выходам спартсменаў на манеж.

Акрамя таго, калектыў паспеў адгрызаць 12 канцэртаў сваёй новай «дыскатэчнай» праграмы — 28-хвіліннага праекта «Digital Drum Ecstasy», які цалкам выконваецца на электронных барабанах. Спецыяльна для гэтага праекта чатыры кампазіцыі былі перапрацаваныя нанова, ды яшчэ з'явіліся чатыры новыя. Праграму ўжо чула публіка ў Мінску, Гомелі, Гродне, Барысаве, Пінску і іншых беларускіх гарадах. Канцэрт пад «Чортавым» нумарам 13 пройдзе ў адным са сталічных клубаў — на заканчэнне своеасаблівага міні-туру па Беларусі. Усяго ж з пачатку гэтага года калектыў паспеў адгрызаць больш як 60 канцэртаў. **Вядучая рубрыкі Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

# СЯРОД ПАЗАШКОЛЬНІКАЎ ВЫБІРАЮЦЬ ПЕДАГОГА ГОДА

Ці ведаеце вы, якая існуе розніца паміж школьным настаўнікам і педагогам пазашкольнай сістэмы выхавання? Можна сказаць, прычыны... Калі школьнага настаўніка дзеці не выбіраюць, а хадыццё ў школу па веды — гэта іх, так бы мовіць, галоўная жыццёвая задача і нават абавязак, то прычыны дзіцячых наведваць гурток ці секцыю, дзе ім некалькі, проста незвычайна. Педагогаў, пад кіраўніцтвам якіх яны займаюцца сваёй любімай справай, дзеці выбіраюць сабе самастойна. Яны вельмі тонка чуюць фармалізм і не даруюць аб'яваў і дарослым.

Вось такія неабываковыя людзі і сабраліся гэтымі днямі ў Мінску, дзе праходзіць фінал першага Рэспубліканскага конкурсу «Педагог года пазашкольнай устаноў». Для таго каб зрабіць даступным пазашкольнае выхаванне і занятыя па інтарэсах для сельскіх школьнікаў, у аграгарадках сёння адкрываюцца спецыяльныя міні-філіялы гарадскіх і раённых цэнтраў творчасці. За апошнія тры гады ў краіне было адкрыта больш як 2 тысячы новых гурткоў, а колькасць вучняў, якія наведваюць пазашкольныя ўстановы, павялічылася на 30 тысяч.

Адной з найбольш вострых для сістэмы пазашкольнай адукацыі з'яўляецца праблема комплектавання кадрамі. Тая акалічнасць, што многія кіраўнікі гурткоў не маюць педагагічнай адукацыі, ні для каго не з'яўляецца сакрэтам. Пледнае гэтаму прасце — у педагагічную сферу прыходзяць спецыялісты з іншых сфер нашай галібы. З дзецьмі працуюць вельмі апантычны і ўлюбёныя ў сваю справу людзі. Прычым працуюць літаральна за «капейкі» — заробатная плата работнікаў пазашкольнай сістэмы выхавання і навучання застаецца адной з самых нізкіх у нацыянальнай сістэме адукацыі. Мотанакіравана педагогаў для сістэмы пазашкольнага выхавання і навучання рытуе ў краіне лічаныя навуковыя ўстановы.

Як прызнаўся дырэктар Рэспубліканскага цэнтра тэхнічнай творчасці Віктар Цвірко, з 42 па-

дзейнічаюць толькі 10 працэнтаў ад агульнай колькасці гурткоў, арганізаваных у пазашкольных установах адукацыі. Як правіла, гэта школы ранняга развіцця дзіцяці, камп'ютарныя курсы і занятыя па вывучэнні замежных моў, якія карыстаюцца павышаным попытам. Для таго каб зрабіць даступным пазашкольнае выхаванне і занятыя па інтарэсах для сельскіх школьнікаў, у аграгарадках сёння адкрываюцца спецыяльныя міні-філіялы гарадскіх і раённых цэнтраў творчасці. За апошнія тры гады ў краіне было адкрыта больш як 2 тысячы новых гурткоў, а колькасць вучняў, якія наведваюць пазашкольныя ўстановы, павялічылася на 30 тысяч.

Адной з найбольш вострых для сістэмы пазашкольнай адукацыі з'яўляецца праблема комплектавання кадрамі. Тая акалічнасць, што многія кіраўнікі гурткоў не маюць педагагічнай адукацыі, ні для каго не з'яўляецца сакрэтам. Пледнае гэтаму прасце — у педагагічную сферу прыходзяць спецыялісты з іншых сфер нашай галібы. З дзецьмі працуюць вельмі апантычны і ўлюбёныя ў сваю справу людзі. Прычым працуюць літаральна за «капейкі» — заробатная плата работнікаў пазашкольнай сістэмы выхавання і навучання застаецца адной з самых нізкіх у нацыянальнай сістэме адукацыі. Мотанакіравана педагогаў для сістэмы пазашкольнага выхавання і навучання рытуе ў краіне лічаныя навуковыя ўстановы.

Як прызнаўся дырэктар Рэспубліканскага цэнтра тэхнічнай творчасці Віктар Цвірко, з 42 па-

## СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ АЛІМПІЙСКИЕ ГУЛЬНІ У ШАНХАІ

Дзіцячы фонд ААН і Спецыяльны міжнародны Алімпійскі камітэт пачалі рэалізацыю цікавага і карыснага праекта, мэтай якога — дапамагчы дзецьмі і падлеткам з абмежаванымі інтэлектуальнымі магчымасцямі.

З гэтай нагоды ў Шанхаі адбудуцца Спецыяльныя Алімпійскія гульні. Паводле слоў дырэктара-выканаўцы Дзіцячага фонда ААН Эн Вейман, гульні дазволіць маладым інвалідам лепш і ў большай ступені рэалізаваць свой патэнцыял, зразумець, што яны маюць такія ж правы, як і іншыя маладыя людзі. З'явіцца бо, Спецыяльныя Алімпійскія гульні наопаць на маце ўзніць узровень усведамлення грамадства праваў маладых інвалідаў, пераадолець у значнай частцы насельніцтва розных краін негатыўныя стэрэатыпы ў адносінах да іх. Бо не сакрэт, што многія з такіх дзіцячых суткаўцаў з дыскрымінацыяй. А гэта ў сваю чаргу прыводзіць да таго, што ў іх акрэслена менш магчымасцяў для атрымання адукацыі, належнага доступу да аховы здароўя. Такія дзеці больш безабаронныя перад насілле, злоўжываннямі і эксплуатацыяй.

Лянід ТУГАРЫН.

## Рэпарцёр атрымаў заданне...

# ...ТРАПІЦЬ «НА ГУБУ», альбо Пакараць нельга выхаванца...

Гэта страшнае слова — гаўптвахта — асабіста ў мяне выклікала чамусьці зацікаўленасць. Выраз «пакараць на губу» трывала замацавацца (цікава, адкуль) у нашым разуменні. Уяўляецца ж гаўптвахта як самае што ні на ёсць жудаснае пакаранне, куды за проста так не трапіш — трэба ну вельмі моцна напрудзіцца. Карэспандэнт «Звязды» пашанцавала пабыць там. Цыфу-цыфу, апынуўся ён «на губе» не з-за правіннасці...

Спачатку разбярэмся, што ўяўляе сабой гэтае месца. Гаўптвахта, як аказалася, зусім не пакойчык па-за кратамі, а даволі вялікае збудаванне ў некалькі паверхаў. Прынамсі, вандраваў я па адзінай у краіне Мінскай гарнізонаў гаўптвахце, якая прымае тых, хто праходзіць службу не толькі насперад на ў арміі, але ва ўсіх сілавых ведамстваў нашай краіны. Кантынгент, такім чынам, стракаты, як і спіс парашушнікаў.

Тут утрымліваюцца вайскоўцы, якіх арыштавалі ў дысцыплінарным парадку і якіх ужо пакараў суд за дысцыплінарныя парашушні, або тых, хто яшчэ знаходзіцца пад следствам, — растлумачыў ваенны камендант Мінскай ваеннай камандатуры палкоўнік Анатоль Грыцаў.

У розныя часы «кліентамі» гаўптвахты былі і знакамёты асобы. Міхаіл Лермантаў трапіў «на губу» за тое, што жыві ў Санкт-Пецярбургу ў бабুলі і не з'яўляўся на службу цару працягла час без прычыны — у водпуск малады кар'янт не адрасіраўся і быў пакараны за, як кажуць зараз, самаволку. Менавіта гаўптвахта паспрыяла развіццю сатырычных талентаў у Салтыкова-Шчадрына. Сумуючы ў камеры ад гультайства, менавіта там ён стварыў казку «Як адзін мужык двух генералаў пракарміў». Класік быў пакараны за нячыста прыбраны пакой.

яго, вынішчы з-пад пахі. Праз пяць хвілін Калашнікаў ужо сядзець, раззброены, на гаўптвахце, за нашэнне ў водпуску зброі, якая не знаходзіцца на ўліку.

Меркаваў карэспандэнт газеты, што пакой гэтай самай «губы» будзе падобны на турэмныя малюккі: змяцаная лямпачка пад столік, лязгят запары, брэх сабак і каля кожнай камеры — па вартуны. А на абед — спецыфічная ежа — баланда, і міска з ільі прасоўваецца скрозь вузенькае акеңца ў дзвярах.

Але з першага погляду страшна мне не падалося. Ужо на ўваходзе за ўсімі перамяшчэннямі сонца відэакамеры, якіх размеркаваны па ўсіх калідорах. Па-казэннаму, нават невялікі па-балычкіна, чыста, лішніх прадметаў і мэблі няма. На першым

паверсе — невялікі кабінет са сталом і некалькімі крэсламі. І потым — памяшканні, памяшканні, памяшканні... Для вайскоўцаў тэрміновай, прапаршчыкаў, афіцэраў. «Адзіночкі» і для некалькіх чалавек. Галоўнае ж правіла ўтрымання захоўваецца нязменным — у памяшканні (назваць пакой камерай будзе не зусім дакладна) адбываюцца пакарэнне вайскоўцы аднаго і таго ж «рангу».

Дзейнасць гаўптвахты складаецца, па-простаму, з таго, каб сядзець дзень цалоткі ў абмежаванай сценамі невялікай прасторы. Да работ на карысць вайсковай часткі, які з дзюевай арміі, віватчыны не прыцягваюць. Затое прыбіраюць сваё памяшканні яны ўласнымі сіламі. На погляд незнаёмага чалавека, зусім лёгка адбываць адведзе-

ны «на губе» тэрмін... — Няўжо такое цяжкае пакаранне — сядзі ды і сядзі сабе ціхенька? Ціпла, кормяць як і звычайных вайскоўцаў, з адной і той жа сталовай тую ж самую ежу дастаўляюць, фізічна працай займацца не трэба? — здзіўляўся я.

— А вы паспрабуйце хоць бы адзін дзень правесці ў маленькай абмежаванай прасторы, — парываў напачатку гаўптвахты маёр Анатоль Загародні.

І гледзячы, як скрываўніць нібыта ад кіслага рыльска мой твар, дадаў: за кошт спецыфічных умоў утрымання адбываецца пераўтварэнне. Псіхалагічна любіць чалавек, якому абмежавалі звыклыя свабоды, мяняе свае погляды і ўчынкі.

І сапраўды. Паспрабуйце (вядома ж, лепш не трэба) шэсць месяцаў свайго жыцця правесці за зачыненымі дзвярыма. А сустрэкаюцца вайскоўцы, якія арыштаваны і на такі час.

— Так знаходжанне пад арыштам яны не могуць звыкла жыць атрымліваюць сацыяльныя выгоды, да якіх прывыклі. Не могуць свабодна перамяшчацца, не могуць вырашаць уласныя праблемы, якія накапіліся з час вымушанага «д-пачыніку». Нават нельга зрабіць тэлефонны званок. З «выгод» дазваляецца толькі адно наведванне роднымі за ўвесь час, — тлумачыць маёр Загародні.

Пад'ём у шэсць гадзін раніцы. Пакарэнны жывуць на двух паверхах. Некаторыя адрозненні ў рэжыме ўтрымання ўсё ж такі існуюць. Ёсць тут асуджаныя, ёсць проста знявольныя, яны не працуюць, і па тры гадзіны ў дзень іх выводзяць на прагулку — у невялікі, абгароджаны з усіх бакоў металічным каркасам дворык. Утрымліваюцца і дысцыплінарна арыштаваныя, гэта вайскоўцы тэрміновай. Ім псіхалагічна складана ўдвая — той час, які яны прабылі «на губе», не залічваецца ў тэрмін праходжання службы. Раней такога не было, і салдатаў тэрміновай, якія прайшлі праз гаўптвахту, чакалі заканчэнне службы разам з астатнімі хлопцамі свайго прызыву. Зараз ім даводзіцца даслужваць тры суткі, якія яны правялі ў распачы пакарэння, у той час калі і аднагодзі ўжо адчулі салодкі смак «дэмпіля». Да таго ж, тэрмін вядомасць скарачаецца для іх напалову.

— Дысцыплінарнікі» могуць прыцягвацца да ўборкі навакольнай тэрыторыі працягласцю да двана-



звальняльнай — зноў жа, за п'янку ці адміністрацыйнага парашушні. За парашушныя дысцыпліны і патрабаванні старту, за тое, што сяржант тэрміновай службы няправільна зразумее сваю ролю і перайшоў за мяжу дазволенага ў адносінах да радавых. Утрымліваюцца тут, пакуль прыговор не ўступіць у сілу, і тых вайскоўцаў, якіх суд накіраваў адбываць пакаранне ў дысцыплінарным батальёне. Да таго ж, пакаранне «губой» дзейнічае не толькі да вайсковыя, але і за «грамадзянскі» парашушні закона.

А зараз спынімся на галоўным. На пытанні, а навошта гэтае самае гаўптвахта трэба? Па статыстыцы, якую вядзе маёр Анатоль Загародні, з усіх салдатаў-дысцыплінарнікаў, якіх адзін раз мелі «гонар» бывае тут, другі раз вяртаецца толькі адзін працэнт. Існуе гаўптвахта больш не для пакарэння, а для выхавання салдат. Як падкрэсліваюць тая, што служыць тут, «многіх добрых хлопцоў «губа» вырабляла ад далейшых, ужо вельмі сур'ёзных прапаршчыкаў і вучняў». Бо пасля знаходжання на гаўптвахце ўчынены розныя парашушні малады чалавек, які служыць на тэрміновай, не вельмі жадае.

— Напрыклад, былі часы, калі кіраўніцтва Узброенымі Сіламі Расійскай Федэрацыі адмяніла такі від утрымання, як гаўптвахта. Потым стала зразумела, што трэба не вяртаць. Вядома ж, не вельмі добра, што даводзіцца змяняць маладога чалавеча ад грамадства, ад таварышчы, аднак гэта дазваляе засярачы яго ад ўчынення яшчэ больш цяжкіх злачынстваў і правапарашушні. Як правіла, у абмежаваных умовах знаходжання чалавек вельмі хутка прыходзіць у сябе, адумваецца і разумее — яшчэ крыху, і ён прыойдзе мяжу дазволенага, — кажа вярхоўны камендант Мінскай ваеннай камандатуры палкоўнік Анатоль Грыцаў.

Пры гэтым гаўптвахта ў роўку камандзіраў застаецца ці не галоўным інструментам для таго, каб зайаўваць спакой і парадка сярод вайскоўцаў. Хоць ёсць і выпадкі, калі самі камандзіры трапілі на губу.

— За дзевяць месяцаў на тысячку чалавек было ўтрымана 2,8 вайсковых злачынстваў. У гэты каэфіцыент паказвае, што ў краіне назіраецца тэндэнцыя да памяншэння вайсковых злачынстваў, мы гэтым ганарымся, — каментуе начальнік Генеральнага штаба Узброеных Сіл Беларусі, першы намеснік міністра абароны генерал-лейтэнант Сяргей Гурлуць. — Я не хачу аналізаваць, добра гэта ці не вельмі, але раней мы іх лічылі сотнямі. Недахопы, вядома ж, ёсць, трэба і зразумець, ад абсалютнага нічога не бывае. Між тым, мы імкнемся да нулявога паказчыка злачынстваў. І выхаванне роля гаўптвахты ў гэтым дапамагае.

Дзімтрый АЛЬФЕР. Фота Юліі ПАПАВАЙ.

станяных работнікаў цэнтра 17 з'яўляюцца яго выхаванцамі. Яны закончылі розныя вышэйшыя навуковыя ўстановы, але ў рэшце рэшт вырашылі прывесці сваё жыццё да дзецімі. Пакуль толькі ў Гомельскай дзяржаўнай універсітэце рытуеюць педагогаў-арганізатараў тэхнічнай творчасці, і менавіта ў гэтым рэгіёне назіраюцца істотныя зрушэнні ў плане ахопу дзятвы тэхнічнай творчасцю. Знайсці талент — гэта толькі палова справы, не менш важна дапамагчы развіццю творчых здольнасцяў і выхаваць асобу з творчым мысленнем. Віктар Цвірко спадзецца, што падрыхтоўка кіраўнікоў гурткоў тэхнічнай творчасцю будзе наладжана таксама і ў іншых рэгіёнах, тым больш што гурткі тэхнічнай творчасці судна- і авіямадэлізму карыстаюцца ў дзятвы каласальным інтарэсам і попытам.

А цяпер непарэздна аб конкурсе. Яго фіналу папярэднічалі рэгіянальныя этапы. У фінале конкурсу за званне «Педагог года» змагаюцца па чатыры педагогі пазашкольнай ад кожнай вобласці і ад сталіцы. Гэта педагогі самых розных спецыяльнасцяў: мастацкага, экалагічна-біялагічнага, тэхнічнага і турыстычна-краязнаўчага — усяго 29 чалавек. Журналіст «Звязды» знайшоў сярод фіналістаў і славетнага іграка інтэлектуальнага клуба «Што? Дзе? Калі?» Леаніда Клімовіча, які ўзначальвае клуб інтэлектуальных гульняў «Белая рысь» Гомельскага дзяржаўнага абласнога Палаца творчасці дзіцяці і моладзі. Фінал конкурсу ўключнае самарэпазнтацыю удзельнікаў «Маё прафэсійнае

крэда», абарону педагогамі сваёй адукацыйнай праграмы, правядзенне адкрытага занятку і вырашэнне сацыяльна-педагагічнай сітуацыі.

— Перад намі стаіць вельмі складаная задача, — прызналася старшыня журы, начальнік упраўлення выхаванчай і ідэалагічнай работы Нацыянальнага інстытута адукацыі, кандыдат педагогічных навук Наталія Катковіч — Цяжкасць заключаецца ў тым, што членам журы даводзіцца ацэньваць педагогаў вельмі розных профіляў: тэхнічнай, мастацкай творчасці і гэтак далей. І ўсё ж такі пэўныя крытэрыі былі намі распрацаваныя. Ацэньвацца будзе інтэлектуальная, псіхалагічная, матывацыйная, камунікацыйная, праектыўная, кіраўніцкая дыдактычная і метадычная кампедыцыя кожнага канкурсанта.

З 30 кастрычніка па 1 лістапада на базе Нацыянальнага дзіцячага аздараўленчага лагера «Зуброня» адбудуецца заключны этап рэспубліканскага конкурсу на лепшы праект па арганізацыі шостага школьнага дня. Конкурс праводзіцца ў наступных намінацыях: «Гульні і рытэрыялы-агітацыйныя праекты», «Лепшы інавацыйны праект», «Лепшая творчая ідэя арганізацыі шостага школьнага дня» і «Лепшае інфармацыйна-метадычнае забеспячэнне выхаванчага працэсу ў шосты школьны дзень». У рамках дадзенага мерапрыемства адбудзецца таксама сустрэча з пераможцамі і лаўрэатамі конкурсу «Педагог-выхавалец года» і прэзентацыя іх вопыту.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## Mikhail ZUI:

# «КОЖНАЯ НОВАЯ РОЛЯ ПАТРАБУЕ НАНОЎ ВУЧЫЦА АКЦЁРСКАМУ МАЙСТЭРСТВУ»

Я — мужчына, буду іграць жанчыну, якая будзе іграць, што яна мужчына, у якая закахалася жанчына, якую лубіць мужчына, якая лубіць жанчына, якую буду іграць я — мужчына! Ці глядзелі вы спектакль «Дванаццатая ноч» Сучаснага мастацкага тэатра? Спектакль, у якім усё ролю выконваюць мужчыны. Калі не, з упушчэннем магу сказаць, што шмат чаго згубілі. Кідайце чытаць — і хутка ў тэатральна-білетную касу. Бо столькі паэтыў, яскравай гульні і цудоўнай музыкі вы не сустрэцеце больш нідзе!



— Вядома ж. Я ніколі не стаў бы іграць на паучыцца блізкіх, родных і любімых людзей. Не стаў бы парываць закон. Усё залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Але ёсць рэчы, якія я зрабіў бы. Чаму — не, калі рэжысёру патрэбна ўпэўненасць у табе.

— Міхаіл, раскажы тым, хто марыць стаць акцёрам, аб цяжкасцях, якія могуць паўстаць на шляху да сцэны.

— Патрэбна быць гатовым да таго, што ў вас амаль не будзе вольнага часу. Рапетыцы — раніца і ўвечары, спектаклі, гастроля. Часта акцёры працуюць не ў адным тэатры, аднаму ў рэкламе, фільмах — круціцца, як могуць, гэта займае шмат часу.



5.35, 16.40 Серьял «Трымай мяне мацней».



Выкарыстоўваючы службавыя становішчы, сенатар эксплуатуе машыну часу...



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 3.00, 5.00 Навіны.

СЕРАДА, 31 КАСТРЫЧНІКА




5.35, 16.50 Серьял «Трымай мяне мацней».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



18.20 «Дзеля смеху».



6.45, 14.20 Мультсерьял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха».



7.05 Ранішня падардака.




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».




6.45, 14.25 Мультсерьял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха».




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».




22.55 «Закон і крымінал».



4.00, 5.00, 6.00, 7.00 Зараджайся!



6.00 «Сёння раніца».



6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».




8.45 «Прырода-лекарка».




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».



11.30, 14.10 Мясцовы час. Весткі—Масква.



6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».



7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».




7.50 «Фитиль».



6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




2.05 «Абаронца». Серьял.



6.45, 14.25 Мультсерьял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




2.05 «Абаронца». Серьял.



6.45, 14.25 Мультсерьял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха».




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



17.30 «Званая вянчэра».



6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».




17.30 «Званая вянчэра».



6.00 «Сёння раніца».




6.00 «Сёння раніца».



6.00 «Сёння раніца».



5.35, 16.50 Серьял «Трымай мяне мацней».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



6.45, 14.25 Мультсерьял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха».




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».




8.45 «Прырода-лекарка».



6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».



9.40 «Уцёкі».



6.00 «Сёння раніца».




9.40 «Уцёкі».



6.00 «Сёння раніца».




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны.




6.00 «Сёння раніца».



6.00 «Сёння раніца».



6.00 «Сёння раніца».



6.00 «Сёння раніца».

# АРТЭРЫІ ЖЫЦЦЯ І ЗДАБЫТАК РЭСПУБЛІКІ



патрабуе рэканструкцыі. Давялося абмяжоўваць праезд, прымаць меры па «разгрузцы» дарогі. Затое па шэрагу іншых буйных дарог без вялікай

вялікай інтэнсіўнасцю руху, які мінімум двухпалосны ў адным напрамку, з раздзяляльнай паласой, а IV катэгорыя — шырынёй усёго ў 6 метраў, самыя танныя для ўтрымання, але не такія зручныя для руху транспарту.

Усё адно часта пішуць, што павільнеў і прыпынкаў не хапае. «Не ўсім гэта спаткава падалася — маўляў, навошта будаваць базы... Але ж мы будзем іх не для сябе — мне цалкам дастаткова «кабінетнага камфорту», — а для людзей.


Бос часам у чаканні, пакуль ідзе снег, каб не праспаць момант, людзі гадзінамі знаходзяцца на вуліцы. Так што ў іх умовы працы павінны быць добрыя, нават найлепшыя. — сьвярджае Адам Канопліч.

Замежнікі, прыязджаючы ў гэтыя дні, заўважылі адначасова некалькі адметнасцяў нашай краіны: гасціннасць жыхароў, харэстыва дзячэнт... А яшчэ — нахвальваюць Беларускія дарогі: іх чысціню, зручнасць і прыгажосць. І толькі дарожнікі дакладна ведаюць, колькі намаганняў даводзіцца прыкладзіць, каб гучалі гэтыя станоўчыя водгукі.

РП «Віцебскаўтадар» працуе напружана заўжды, а не толькі ўлетку, падчас «Славянскага базару ў Віцебску». Усе абслугоўвае падпрямства адна з найвялікшых працягласцю рэспубліканскіх аўтадарог, да таго ж праз вобласць ідзе вялікая транзітная плынь, якая павялічвае нагрузку на дарогі.

— Задача пастаўлена — утрымліваць транспартную сетку ў добраўладжана і ў рэспубліцы на належным узроўні. І мы яе выконваем: карыстаемся дарогі ў любы час сутак, у любую пару года маюць бесперапынна праезджаць на транспарце па ўсіх участках нашых дарог, — адзначае генеральны дырэктар прадпрямства Адам КАНОПЛІЧ.

І тут жа, быццам баючыся сябе перахваліць, дадае, што сёлета былі пэўныя праблемы з канвоем: збіраліся «чакі» па 30—50 машын, і пад адным канвоем шлі да расійскай мяжы, прычым кваліфікацыя Р-21 Віцебск — мяжа Расійскай Федэрацыі (Лёзна), якая будавана больш як 30 гадоў таму і



капітальных укладанняў былі павялічаны дапушчальныя нагрузкі на восты машын — калі раней дазвалялася 6 тон, то зараз усё 8, а то і 10. Транспартнікам палёгка, а дарожнікам — дадатковыя клопаты...

## Дарогі не рэкі — самі не цыкуць

На дадзены момант на балансе РП «Віцебскаўтадар» знаходзіцца 2772,771 км рэспубліканскіх аўтамабільных дарог. З іх 46,597 км належаць да I катэгорыі, 409,314 км — да II, 915,709 км — да III, 1370,446 км — да IV, 30,705 км — да V катэгорыі. Акрамя таго, на ўтрыманні прадпрямства знаходзіцца 312 мастоў (11658,74 пагоннага метра), у тым ліку 41 пурасейнавы (2285,89 паг.м), 4460 труб (83862,91 паг.м).

Калі патлумачыць працы, і катэгорыя — гэта хутканяя дарогі з

— Напэўна, у параўнанні з іншымі абласцямі ў нас крыху іншая спецыфіка работы — пасля зімы з'яўляецца больш ям, ды і па статыстыцы метааслужбы ў нас назіраюцца істотныя тэмпературныя перапады — а гэта мноства трэшчын на дарозе, больш частыя рамонты...

Рамонт падлягае не толькі ўласна пакрыццю дарог, але і мноства іншых канструктывных элементаў — гэта і земляное платно з водаадводам, і масты, і трубы, а таксама элементы ўладкавання — на сёння гэта 888 аўтамабільных, 1748 пляцовак для прыпынку аўтобусаў, 116 пляцовак адпачынку, уключаючы пляцоўкі для станкі аўтатранспарту, 31 000 дарожных знакаў, у тым ліку 15 000 інфармацыйных указальнікаў, 146 кіламетраў агароджы і металічных бар'ераў, і ашары.

— Мяркуючы па водгуках людзей, чаго ім больш не хапае? — цікавіцца патрэбамі жыхароў вобласці.

— Магчыма, павільнеў на прыпынках аўтобусаў — іх удвая менш, чым самі прыпынкі. Прыпынкі ў прамым і зваротным напрамках знаходзяцца практычна насупраць адзін аднаго, і мы стараемся, каб мінімум адзін быў абсталяваны належным чынам — з крытым павільнеў, лаваккамі, сметніцамі і г.д.



рожных знакі, і сігнальныя слупкі, і вешкі, нават туалеты на пляцоўках адпачынку. На кожным кіламетры дарогі вартаўніка не паставіш — даводзіцца зноў добраўпарадкаваць, калі штосьці пашкоджана. А то і смецце прыбярэць за неахайнымі грамадзянамі...

## Камандная работа

Ніякая праца, нават пры найўнясеці дастатковага фінансавання, не будзе зроблена якасна і тэрмінова без галоўнага рэсурсу — людзей. Сёння на абслугоўванні дарог РП «Віцебскаўтадар» працуе без малага 800 чалавек, улічваючы апарат кіравання. Пагадзіцеся, не так і многа. Але яшчэ нароўні з ім — тысяча, а мо і не адна, падрадчыкаў. «Калектыву ў нас моцны, згуртаваны — у апарце кіравання, напрыклад, большасць працуе з самагэта пачатку стварэння арганізацыі. Гэта мая каманда, касцяк», — з гонарам адзначае Адам Канопліч.

У прадпрямства 8 філіялаў — ДЭУ. І ўсе яны як мінімум на ўзроўні сваіх рэгіёнаў знаходзяцца ў спісе лідараў. Але, бадай, галоўнае — у кожным ДЭУ створаны спрыяльныя умовы не толькі для пра-

цы, але і для занятых непасрэдна на дарожных работах людзей. «Не ўсім гэта спаткава падалася — маўляў, навошта будаваць базы... Але ж мы будзем іх не для сябе — мне цалкам дастаткова «кабінетнага камфорту», — а для людзей.

Бос часам у чаканні, пакуль ідзе снег, каб не праспаць момант, людзі гадзінамі знаходзяцца на вуліцы. Так што ў іх умовы працы павінны быць добрыя, нават найлепшыя. — сьвярджае Адам Канопліч.

— У чэрвені гэтага года, напрыклад, уведзена ў эксплуатацыю база лінейнай дарожнай дыстанцыі РЫМАШЭЎСКІ ў адным з раёнаў падраздзялення фармулёвае так:

Кожны ўчастак дарогі — зона асаблівай увагі і высокай адказнасці. На гэты зарыентаваны абсалютна ўсе супрацоўнікі, ад прыбіральшчыцы да кіраўнікоў. Па паспяхоўнасці мы знаходзімся не дзе ў сярэдзіне спісу ўсіх васьмі філіялаў, але я спадзяюся падняць планку вышэй. За намі замацавана 232 км дарог, так што ёсць над чым працаваць. Рыхтуем праект, каб пашырыць пляцоўку для захоўвання пясчана-салінай сумесі. У наступным годзе плануем перавезці туды спецыяльнае абсталяванне, зрабіць яго стаянчым і наладзіць пастаянную вытворчасць сумесі, здарэньне пяску, мыццё шнебена — не толькі ў сезон, а круглы год.

...У гаражах ДЭУ — 40 адзінак тэхнікі, але гэтым ранкам на тэрыторыі базы знаходзіцца лінейная машына — усё астатняе занята на працы. У адным паміжкані рабочы падфарбоўваюць сігнальныя вешкі, у другім — акуртава складзіручы дарожныя знакі. У дыспетчарскай кабінцы быццам спакойна, спецыяльныя датчыкі з розных участкаў перадаюць на маніторы, што на «падзіфных» дарогах парадак. А вось зоймі тут арганізавана кругласутачнае джэрэства, каб максімальна апэратывна вырашыць праблемы, што ўзнікаюць з-за мэтазумоў. Дарэчы, інфармацыя з усіх ДЭУ ідзе ў цэнтральную дыспетчарскую службу прадпрямства, якая тым ліку і да бяспечай руху — за дзевяць месяцаў гэта года на 29 участках канцэнтрацыі ДТЗ выкананыя прафілактычныя работы — нанесена дарожная разметка, усталяваны дарожныя знакі і інфармацыйныя пано, асветлены пешаходныя пераходы і аўтобусныя прыпынкі, адрамантаваны шумавыя палосы і г.д.



нетам, але таксама пакоя з буйнымі траняхарамі, у перспектыве плануецца зрабіць невялікую спартзалу.

## Начальнік ДЭУ-31 Аляксандр РЫМАШЭЎСКІ

задачу свайго падраздзялення фармулёвае так: Кожны ўчастак дарогі — зона асаблівай увагі і высокай адказнасці. На гэты зарыентаваны абсалютна ўсе супрацоўнікі, ад прыбіральшчыцы да кіраўнікоў. Па паспяхоўнасці мы знаходзімся не дзе ў сярэдзіне спісу ўсіх васьмі філіялаў, але я спадзяюся падняць планку вышэй. За намі замацавана 232 км дарог, так што ёсць над чым працаваць. Рыхтуем праект, каб пашырыць пляцоўку для захоўвання пясчана-салінай сумесі. У наступным годзе плануем перавезці туды спецыяльнае абсталяванне, зрабіць яго стаянчым і наладзіць пастаянную вытворчасць сумесі, здарэньне пяску, мыццё шнебена — не толькі ў сезон, а круглы год.

...У гаражах ДЭУ — 40 адзінак тэхнікі, але гэтым ранкам на тэрыторыі базы знаходзіцца лінейная машына — усё астатняе занята на працы. У адным паміжкані рабочы падфарбоўваюць сігнальныя вешкі, у другім — акуртава складзіручы дарожныя знакі. У дыспетчарскай кабінцы быццам спакойна, спецыяльныя датчыкі з розных участкаў перадаюць на маніторы, што на «падзіфных» дарогах парадак. А вось зоймі тут арганізавана кругласутачнае джэрэства, каб максімальна апэратывна вырашыць праблемы, што ўзнікаюць з-за мэтазумоў. Дарэчы, інфармацыя з усіх ДЭУ ідзе ў цэнтральную дыспетчарскую службу прадпрямства, якая тым ліку і да бяспечай руху — за дзевяць месяцаў гэта года на 29 участках канцэнтрацыі ДТЗ выкананыя прафілактычныя работы — нанесена дарожная разметка, усталяваны дарожныя знакі і інфармацыйныя пано, асветлены пешаходныя пераходы і аўтобусныя прыпынкі, адрамантаваны шумавыя палосы і г.д.

## Мовай лічбаў

За дзевяць месяцаў 2007 года бягучы рамонт дарог і збудаванні выкананы на суму крыху больш

як 28 мільярд рублёў. Уведзена ў эксплуатацыю пасля рамонту 212,9 км дарог і 202,6 пагоннага метра мастоў, 22,3 км дарог і 73,6 м мастоў уведзены пасля капітальнага рамонту. Усяго за гэты перыяд асвоена 31,4 млрд рублёў капітальных укладанняў — гэта ўжо 67 працэнтаў ад гадавога аб'ёму.

## Перадсвяточны эпілог

...Так, дабрацца туды, куды вам трэба, можна рознымі шляхамі. А то і па бездарожжы. І ўсё ж сучасны транспарт, які і чалавек, «прычунаны» да камфорту і высокай якасці. Хоць, каб паўсюдна — ад палатцаў да высокаў хацін — вялі роўня, зручныя дарогі, каб не трэба было даваць крука ў сотню кіламетраў, дабіраючыся ў патрэбнае месца. Дарожнікі прыкладваюць усё намаганні, каб так яно было і заставаўся.

28 кастрычніка ў іх — прафесійнае свята, День аўтамабіліста і дарожніка. З чым генеральны дырэктар РП «Віцебскаўтадар» Адам Канопліч шчыра віншуе ўсіх сваіх

калег і падначаленых: — Я заўжды за тое, каб тую работу, якую мы робім, мы выконвалі добрасумленна. Акрамя таго, у нашай дзейнасці, можа, як нідзе важна на мяне моцна здароўе. Жадаю калегам прыбытку — ён дае ўпэўненасці. А яшчэ жадаю, каб людзі, якія знаходзяцца побач з дарожнікамі, імкнуліся да гэтай прафесіі, падтрымлівалі і дапамагалі. Нашаму прадпрямству жадаю добра выконваць сваю галоўную задачу — забяспечваць бяспечку і бесперапыннасць руху, нягледзячы на колькасць транспарту і ўзрост дарог. Каб пры падвядзенні вынікаў (налета РП «Віцебскаўтадар» споўніцца 10 гадоў. — Аўт.) мы з упэўненасцю маглі сказаць, што — не прадалі, а елі свайго хлеба не дарэмна.

Алена ДАУЖАНОК, Віктарыя ЗАХАРОВА, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).


## НА ЗДЫМКАХ:

- 1. Генеральны дырэктар Адам КАНОПЛІЧ. 2. Участак трасы Р-21. 3. Машыніст пагрузчыка Павел СЦЯПАНАУ. 4. Сяргей БАРАЙ і Аляксей ЧАРНУХА камплектуюць новыя дарожныя знакі. 5. Начальнік ДЭУ-31 Аляксандр РЫМАШЭЎСКІ і начальнік аддзела ўтрымання аўтадарог і бяспечай руху Дзмітрый БАРАВІК.



Сёння Сонца Усход Заход Даўжыня дня Мінск — 7.50 17.36 9.46 Віцебск — 7.48 17.39 9.51 Магілёў — 7.48 17.39 9.51 Гомель — 7.41 17.40 9.59 Гродна — 8.12 18.05 9.53 Брэст — 8.09 18.09 10.00 Месяц Паўня ў 7.59. Месяц у сузор'і Цяльца. Імяныны Пр. Златы, Веняміна, Карпа, Мікіты; К. Людмілы, Дзімітра, Люцыяна, Эварыста.

## Надвор'е на зяўра



...у суседзях ВАРШАВА +11 — +13 °C МАСКВА +7 — +9 °C ВІЛЬНЮС +9 — +11 °C РЫГА +9 — +11 °C КІЕЎ +8 — +10 °C С-ПЕЦЯРБУРГ +7 — +9 °C

## 26 кастрычніка

1795 год — адбыўся трэці (апошні) падзел Рэчы Паспалітай Рэспублікі Абодвух Народў (такая была афіцыйная назва гэтай дзяржавы). Уся тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперыі. Такім чынам Рэч Паспалітая спыніла сваё існаванне ў якасці суверэйнай дзяржавы. Пераважна большасць еўрапейскіх дзяржаў, за выключэннем Даніі і Асманскай імперыі, паставіліся да гэтага аб'яважы. У снежні 1795 года Катэрына II выдала маніфест, у якім паведамлялася аб спыненні існавання Вялікага княства Літоўскага і далучэнні яго да Расійскай імперыі «на вечныя часы». Пасля гэтага далучэння беларускія землі былі цалкам пазбаўлены ўсялякай палітычнай самастойнасці і разглядаліся расійскімі правіцелямі як частка імперскіх правінцый.

1863 год — прадстаўнікі футбольных клубў сабраліся ў Лондане, каб выпрацаваць адзіныя правілы гульні і арганізаваць нацыянальную футбольную асацыяцыю. Да таго часу ў футбол гулялі, хто як мог.

## Напалеон, які скарае земляю

На раздзеле Напалеона Орды будзе гучаць яго музыка «Гасцёўня Напалеона Орды» адкрыецца 27 кастрычніка ў вёсцы Тышкавічы Іванаўскага раёна, а потым імпрэза прадоўжыцца ў раённым Доме культуры. Музыка Орды яго цяперашняй землякі пачуюць у выкананні Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі, які да 200-годдзя мастака і кампазітара падрыхтаваў шэраг музычных канцэртаў.

Тое, што павінны ведаць у Беларусі пра Напалеона Орду — так можна акрэсліць сутнасць сустрэч у Іванаўскім раёне, дзе да 200-годдзя з дня нараджэння яму быў устаноўлены помнік. Але ўзагадваць пра гэтую асобу трэба не толькі таму, што шырока адзначаецца круглая дата. Плініст, кампазітар, мастак, які доўгі час жыў у Еўропе, сбраваў з выдатнымі музыкантамі свайго часу, быў дырэктарам тэатра ў Парыжы. Аднак па вяртанні на радзіму Напалеон Орда як творца ўзбагаціў беларускую культуру, пакінуўшы малюнкi і карціны. Музыка Напалеона Орды стала ўпрыгожваннем мастацкай спадчыны нашай краіны XIX стагоддзя. Пра гэта, а таксама пра знаёмства і сяброўства Орды з Фэадарыкам Шапанаем, Ферэнцам Лістам і іншымі знакамітымі асобамі распавядзе падчас канцэртаў доктар мастацтвазнаўства Вольга Дадзімева. Невыпадкова ж адна з праграм музычнай імпрэзы на Іванаўшчыне мае назву «Напалеон Орда і яго сучаснікі». На раздзеле Орды выступіць камерны калектыв Нацыянальнага канцэртнага аркестра і ансамблі флейтыстаў, кларнетыстаў, трубаў, салістаў на драўляных музычных інструментах. Музыка Напалеона Орды сёння іграюць лепшыя музыканты Беларусі.

Ларыса ЦІМОШЫК.

СТОЙ! ХТО ІДЗЕ? У гімназіі № 2, што ў Першамайскім раёне сталіцы, устанавілі два турнікеты. Цяпер усё школьнікі, якія не паспелі счэчасова, да васьмі раніцы, на ўрокі, праходзячы ў будынак толькі па картцы доступу. Уся інфармацыя аб тых, хто спазніўся, фіксуецца ў камп'ютары, так што настаўнікі ў любую хвілінку могуць праверыць наведанне заняткаў кожным вучнем. Ды і з урокаў уцячы немагчыма: каб выйсці з гімназіі раней за апошні ўрок, зноў жа трэба адзначыць электроннай карткай. А значыць, абавязкова патрапілі ў «чорны спіс». Такія прапускныя сістэмы добрая яшчэ і тым, што з гэтага часу ў гімназію закрыты ўваход пачобным. Усіх наведвальнікаў сустракае вахцёр, запісвае даныя ў журнал і толькі пасля таго адкрывае турнікет.

Вольга ШАЎЧУК, «Мінск-Навіны».

## БЕЛАРУСЬКА ПРЫВАТНЫЯ ГЕРБЫ

Галабок Гіпацэнтаўр Геральт Граблі

У чырвоным полі паўласоса срэбнага галавога дагары. Гербам ГАЛАБОК карысталіся: Бальніцкі-Біруля, Дамброўскі, Ліпніцкі, Ліпскі. У залатым полі на залёнай мураве стаць срэбныя граблі з сямю зубамі. Гербам ГРАБЛІ карысталіся: Арышоўскі, Вышынскі, Дабравольскі, Даманскі, Гансяроўскі, Гэозкі, Грабля, Зароскі, Завіша, Ліпскі, Маклак, Моклак, Чарномскі, Чарняўскі, Шучка, Яварыньскі.

Рубрыку вядзе Уладзімір КРУКОЎСКІ.

## Беларускія журналісты выйгралі кубак СМІ ў Польшчы

Пакуль не радзі нацыянальная футбольная зборная, якая ніяк не можа прабіцца на топ-турніры, аматары штурмуюць еўрапейскі п'едэстал, у прыватнасці, каманда Беларускай асацыяцыі спартыўнай прэсы. Прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі нашай краіны ўзялі ўдзел у міжнародным традыцыйным турніры «Euro Media Cup» у польскім горадзе Лодзь і заваявалі кубак СМІ. Спачатку беларускія журналісты перамаглі ў сваёй падгрупе зборная Беларуска (3:2), Гданьска (9:3), Коціна (2:0), Лодзь (3:0), потым разграмілі ў чэрвеньскім фінальным матчы калег са Шчэціна (7:0). У паўфінальнай гульні з камандай горада Торунь нашы землякі аказаліся наймацнейшымі па пенальці (6:5), а ў фінале су-

Паритетбанк ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Паритетбанк Бухгалтерский баланс на 1 октября 2007 г. ОАО «Паритетбанк» г. Минск, ул. Гамарника, 9/4

№ п/п	Наименование статьи	миллионов белорусских рублей		
		Символ	01.10.2007	01.10.2006
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	2 742,4	1 292,4
3	Средства в Национальном банке	1102	2 650,9	1 168,5
4	Ценные бумаги: для торговли; удерживаемые до погашения; в наличии для продажи	1103	65 760,2	60 441,6
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	633,5	407,2
6	Долги клиентам	1106	118 849,7	40 886,9
7	Кредиторские финансовые вложения	1107	-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	12 583,3	12 325,9
9	Прочие активы	1109	3 924,8	6 961,1
10	ИТОГО активы	110	207 144,8	129 503,4
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	55 000,0	55 000,0
13	Кредиты и другие средства банков	1205	13 938,8	8 909,1
14	Средства клиентов	1206	31 943,0	15 037,9
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	58,4	10,1
16	Прочие обязательства	1209	2 781,9	5 125,0
17	ВСЕГО обязательства	120	103 722,1	84 082,1
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	93 368,4	43 368,4
20	Эмиссионный доход	1212	-	-
21	Резервный фонд	1213	267,3	87,3
22	Накопленная прибыль	1214	7 039,7	622,3
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	2 747,3	1 343,3
24	ВСЕГО капитал	121	103 422,7	45 421,3
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	207 144,8	129 503,4
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	67 518,0	76 235,9
28	Обязательства	1302	4 172,9	49 954,7

Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2007 г. ОАО «Паритетбанк» г. Минск, ул. Гамарника, 9/4

№ п/п	Наименование статьи	миллионов белорусских рублей		
		Символ	01.10.2007	01.10.2006
1	Процентные доходы	2011	15 298,4	9 781,1
2	Процентные расходы	2012	2 338,6	2 421,0
3	Чистые процентные доходы	201	12 959,8	7 360,1
4	Комиссионные доходы	2021	2 031,0	1 243,9
5	Комиссионные расходы	2022	92,1	119,3
6	Чистые комиссионные доходы	202	1 938,9	1 124,6
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	625,9	585,4
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	58,5	(6,-1)
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206	1 890,0	3 818,4
11	Прочие доходы	207	286,4	1 036,8
12	Операционные расходы	208	7 467,2	5 346,5
13	Прочие расходы	209	354,3	288,1
14	Налог на прибыль	210	711,8	25,5
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	5 426,2	622,3

Председатель Правления С.Л. ПАНКОВЕЦ  
Главный бухгалтер М.М. АБРАМЕНКО  
Лицензия НБ РБ от 27.10.2006 г. № 5

ПЯТНІЦА, 2 ЛІСТАПАДА

5.35, 16.45 Серыял «Трымай мяне мацінай»... 6.20, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!



Тры тыдні — час, які адрознівае ім у зачараваным царстве Елагіна вострава...

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.20, 3.00 Навіны навіны... 10.00 «Модны прыгавор»...

17.15 «Нахай гавораць» з Андрэем Малахавым...

20.00 «Дакументальны дэ-тэкты». «Справа Майстра».

НЯДЗЕЛЯ, 4 ЛІСТАПАДА

6.20 Індыйскае кіно. Меладрама «Маюры»... 8.30 Альманах падарожжаў... 10.00 «Арсенал»...




Чувства правінцыялаў адноічы, з намерам добра паважліва, накруваюцца праз усю краіну з маленькага гарадка на шоў аўтамабільнай-манстраў.

7.00 «Нядзельная раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навіны навіны... 9.05 Нядзельная прапа-веды... 9.20 Серыял «Сябры»...

1.35 «Камедзі Клуб»... 2.10 Чэмпіянат свету па боксу... 4.25 Маст. фільм «Жывіце ў радасці».

6.55 Звон... 7.20 «Мір вашаму дому»... 7.30 Маст. фільм «Дзядушка шукае бацьку».


18.55 «Поле цудаў»... 20.00 Час... 21.05 «Цудоўная пяцёрка»... 22.25 Камедыя «Страшэнна захопленыя каханнем»...



6.45, 14.25 Мультисерыял «Новыя прыгоды Вінні-Пуха»... 7.05 «Ранішня падзарядка»... 8.10 Ядзім дома... 8.40 Серыял «Каменская-2»...




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 6.10, 17.20 «Мішчына»... 6.20, 7.50 «3 чаго пачынаецца раніца»...



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.20, 3.00 Навіны навіны... 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексаў»... 7.05 «Наша раніца»...



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.05 «Мой сябраваны шар. Алена Маёрава»... 10.00 Серыял «Палонныя Месяца»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.10 Мясцовы час. Весткі—Масква...



6.50 Маст. фільм «Будзёнаўка»... 8.00 Серыял «Афрамасквічы»... 9.00 «Аўтапанарама»... 9.30 «Відавочна прадстаўляе: самае смешнае»...



6.50 Маст. фільм «Будзёнаўка»... 8.00 Серыял «Афрамасквічы»... 9.00 «Аўтапанарама»... 9.30 «Відавочна прадстаўляе: самае смешнае»... 10.30 «Вялікае снаданне»... 11.05 «Я — падарожжа»... 11.35 Серыял «Жаданая»... 12.35 Маст. фільм «Лёс рэзідэнта»... 14.10 Мультисерыял «Туні-малсы»... 15.00 «Ессе homo»... 15.30 «Відавочна прадстаўляе: самае шакарочнае»... 16.30 «24 гадзіны»... 16.50 «Культурнае жыццё»... 17.20 «Чуткі. Скандальны. Сенсацыі. Расследаванні»... 18.10 «Падымальны пінгвінаў». Канцэрт Міхаіла Задорнава... 19.00 «Аўтапанарама»... 19.30 «Тыдзень»... 20.30 Маст. фільм «Тайны ход»... 22.30 «Спартыўны тыдзень»... 23.00 Чэмпіянат свету па ралі-2007. Японія... 0.00 «Па поўнай праграме»... 0.40 Серыял «Уцікі».



4.30, 14.00 Дзцяры серыял. 5.30 Час. 5.30 Час. 5.30 Час. 6.30 Камедыя «Страшэнна захопленыя каханнем»... 7.30 Серыял... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Арт-рэвалюцыя... 9.00 Даведнік... 9.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 10.30 Серыял «Раксала»... 12.00, 22.30 Студыя 60х90... 12.15, 22.35 Маст. фільм «Лома»... 13.45 Урокі англійскай мовы... 15.00 Слывкі общества... 16.00 Парад парадаў... 17.00 Вясельныя вар'цэты... 17.55 Дзелава тыдзень... 18.15 «Руская версія»... 19.45 «Цік-так»... 20.00 Лепшае з «Джэнтльмен-шоў»... 21.00 «Бушудо — шлях воіна»... 22.00 «Паўночнікі».




7.00 «Зялёны дом»... 7.15, 10.55, 21.05, 23.20 «Метапаграноз»... 7.20 Баявік «Пад сонцам»... 9.00 «Дом жывых гісторый»... 9.30 «К-відэа» для дзцяцей... 9.50 Серыял «Нікіта»... 21.35 Бітва экстрасенсаў... 22.35 Шоў-О-ЛАД... 23.30 Хакей. НХЛ. Матч тыдня... 1.30 Казанова.




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 6.10, 17.20 «Мішчына»... 6.20, 7.50 «3 чаго пачынаецца раніца»... 7.40, 15.50 «Крутыя рабыты». Дэзнік... 8.40 «Аўтапанарама»... 9.00 Серыял «Салдаты 13»... 10.00 «Наш дом»... 10.40 «Звышчуткасць: Паветра». Дак. фільм... 11.05 Серыял «Рэбека»... 12.00, 18.25 Серыял «Зацменне»... 13.00 «Асабісты інтэрв'ю»... 13.50 «Схема смежу»... 14.45 Мультисерыял «Камічныя каўбоі»... 15.10 Серыял «Элен і рабыты»... 16.00 «Ебсьці кантакт»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая веча»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш»... 20.30 Камедыя «Раскошнае жыццё»... 20.45 «Вечарніца»... 21.00 «Навіны кіно»... 21.10 «Каралі муай тай»... 21.30 Драма «88 хвілін»... 23.25 «Начны тэлечат».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.05 «Мой сябраваны шар. Алена Маёрава»... 10.00 Серыял «Палонныя Месяца»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.10 Мясцовы час. Весткі—Масква... 11.50 Серыял «Бандыці Пецябург-8. Тэрміналы»... 12.50 Серыял «Пецябургскія тайны»... 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 14.30 «Кулагін і партнёры»... 15.00 Суд ідзе... 15.55 Серыял «Выкрадзежныя падпалкі»... 17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 19.45 Добрай ночы, малыя! 20.00 «Юрмала-2007».



21.00 Баявік «Партнёры ў дзеянні»... 21.00 Баявік «Партнёры ў сіябе дома»... 6.30 Камедыя «Страшэнна захопленыя каханнем»... 7.30 Серыял... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Арт-рэвалюцыя... 9.00 Даведнік... 9.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 10.30 Серыял «Раксала»... 12.00, 22.30 Студыя 60х90... 12.15, 22.35 Маст. фільм «Лома»... 13.45 Урокі англійскай мовы... 15.00 Слывкі общества... 16.00 Парад парадаў... 17.00 Вясельныя вар'цэты... 17.55 Дзелава тыдзень... 18.15 «Руская версія»... 19.45 «Цік-так»... 20.00 Лепшае з «Джэнтльмен-шоў»... 21.00 «Бушудо — шлях воіна»... 22.00 «Паўночнікі».



6.00 «Сёння раніца»... 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 9.10 «Наша ўсё!»... 10.20 «Ліхія 90-я»... 10.55 «Іх норавы»... 11.15 Серыял «Усё змяшчалася ў доме»... 13.25 Серыял «Оперы. Хронікі забойнага аддзе-ла-2»... 14.20 Серыял «Майстар і Маргарыта»... 15.20 «Асарці»... 15.30 «Агядя. Выратавальнікі»... 16.25 Серыял «Урачобная тайна»... 18.30 «Агядя. Надзвычайнае здарэнне»... 19.40 «Следства вялі...»... 20.40 «Надзвычайнае здарэнне. Расследаванне»... 21.00 «Ты — суперстар»... 21.30 Баявік «Пасля апа-ліпсісу»... 2013 год. Пасля падзення метэарыта ў Еўропе настане новы Ледніковы перыяд. Праз тры гады населеныя тэ-рагража камічныя спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.



9.30, 0.30 Экстрэмальны спорт... 10.00 Вось гэта дзіва!!! 10.30, 21.30 Скачкі на ба-туче... 12.30 Мотагонкі... 17.00 Снукер... 18.00 Пляжны футбол... 19.00, 0.00, 2.00 Футбол. Еўрагалы... 19.30, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты... 21.00 Цімберспорт.



ФІЛЬМ ДНЯ


АНТ 22.25 «СТРАШЭННА ЗАХОПЛЕННЫЯ КАХАННЕМ» (ЗША, 1997 г.)

Астраном Сэм разгублены: ненаглядная Лінда кінула яго, закахваючыся ў галантанга французца Антона. А неўзабаве ў яго з'яўляецца саюзніца і таварыш па няшчасце. Адчайная прыгажуня пагражае камічны спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.


Рэжысёр — Грыфін Дан. У ролях: Мэцыю Бродэ-рыч, Чэкі Карыю, Мер Раян, Келі Прэстан.




7.50, 10.15, 23.20 Пят-роўка, 38... 8.00, 13.50, 18.50 «Гі-сторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 Камедыя «Спартыўны гонар»... 10.50 Серыял «Зацменне»... 11.55 Маст. фільм «Су-праць ічэчэнні»... 13.55 Небяспечная зона... 14.30 Серыял «Закон Вольфа»... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелава Масква... 17.15 Навіны навіны... 17.50 Серыял «Гарадскі раманс»... 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Вызваленая праца»... 20.05 Трылер «Партуль». У машыну мільянераў уразіліся бандыты. Адзін з іх загінуў, другі ўцік, кінуўшы сумку з грашыма, тэ-ража хтосьці застрэліў... 21.55 Момент ісціны... 22.50 Падае. 25-я гадзіна... 23.40 Камедыя «Які ва-жна быць сур'эзным»... 1.30 Футбол «Тарпеда» (Масква)—«Балтыка» (Калінінград)...



9.30, 0.30 Экстрэмальны спорт... 10.00 Вось гэта дзіва!!! 10.30, 21.30 Скачкі на ба-туче... 12.30 Мотагонкі... 17.00 Снукер... 18.00 Пляжны футбол... 19.00, 0.00, 2.00 Футбол. Еўрагалы... 19.30, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты... 21.00 Цімберспорт.



7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны навіны... 9.05 Серыял «Сябры»... 9.40 «Здароўе»... 10.30 «Смак»... 11.05 Мультисерыял «Фрэд — пчорны чалавек»... 11.15 «Чароўнасьць хатніх гадзаванцаў». Дак. серыял... 11.50 Маст. фільм «Асен-ні мафрон»... 13.40 «Тэлечаснік «Саюз»... 14.10 Суботні «Ералаш»... 14.25 Маст. фільм «Маг-лы»... 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту... 16.15 «Жыццё Бармалея»... 17.00 Маст. фільм «Старыя разойнікі»... 18.55 «Адзін супраць усіх»... 20.00 Вялікая палітыка... 21.05 «Ледніковы перыяд»... 0.15 Шо? Дзе? Калі? Фінал... 1.40 Чэмпіянат свету па боксу... 6.05 «Вяртанне дадому. Та-мара Гвешытэлі».



ФІЛЬМ ДНЯ


АНТ 22.25 «СТРАШЭННА ЗАХОПЛЕННЫЯ КАХАННЕМ» (ЗША, 1997 г.)

Астраном Сэм разгублены: ненаглядная Лінда кінула яго, закахваючыся ў галантанга французца Антона. А неўзабаве ў яго з'яўляецца саюзніца і таварыш па няшчасце. Адчайная прыгажуня пагражае камічны спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.


Рэжысёр — Грыфін Дан. У ролях: Мэцыю Бродэ-рыч, Чэкі Карыю, Мер Раян, Келі Прэстан.




7.50, 10.15, 23.20 Пят-роўка, 38... 8.00, 13.50, 18.50 «Гі-сторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 Камедыя «Спартыўны гонар»... 10.50 Серыял «Зацменне»... 11.55 Маст. фільм «Су-праць ічэчэнні»... 13.55 Небяспечная зона... 14.30 Серыял «Закон Вольфа»... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелава Масква... 17.15 Навіны навіны... 17.50 Серыял «Гарадскі раманс»... 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Вызваленая праца»... 20.05 Трылер «Партуль». У машыну мільянераў уразіліся бандыты. Адзін з іх загінуў, другі ўцік, кінуўшы сумку з грашыма, тэ-ража хтосьці застрэліў... 21.55 Момент ісціны... 22.50 Падае. 25-я гадзіна... 23.40 Камедыя «Які ва-жна быць сур'эзным»... 1.30 Футбол «Тарпеда» (Масква)—«Балтыка» (Калінінград)...



9.30, 0.30 Экстрэмальны спорт... 10.00 Вось гэта дзіва!!! 10.30, 21.30 Скачкі на ба-туче... 12.30 Мотагонкі... 17.00 Снукер... 18.00 Пляжны футбол... 19.00, 0.00, 2.00 Футбол. Еўрагалы... 19.30, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты... 21.00 Цімберспорт.



7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны навіны... 9.05 Серыял «Сябры»... 9.40 «Здароўе»... 10.30 «Смак»... 11.05 Мультисерыял «Фрэд — пчорны чалавек»... 11.15 «Чароўнасьць хатніх гадзаванцаў». Дак. серыял... 11.50 Маст. фільм «Асен-ні мафрон»... 13.40 «Тэлечаснік «Саюз»... 14.10 Суботні «Ералаш»... 14.25 Маст. фільм «Маг-лы»... 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту... 16.15 «Жыццё Бармалея»... 17.00 Маст. фільм «Старыя разойнікі»... 18.55 «Адзін супраць усіх»... 20.00 Вялікая палітыка... 21.05 «Ледніковы перыяд»... 0.15 Шо? Дзе? Калі? Фінал... 1.40 Чэмпіянат свету па боксу... 6.05 «Вяртанне дадому. Та-мара Гвешытэлі».



ФІЛЬМ ДНЯ


АНТ 22.25 «СТРАШЭННА ЗАХОПЛЕННЫЯ КАХАННЕМ» (ЗША, 1997 г.)

Астраном Сэм разгублены: ненаглядная Лінда кінула яго, закахваючыся ў галантанга французца Антона. А неўзабаве ў яго з'яўляецца саюзніца і таварыш па няшчасце. Адчайная прыгажуня пагражае камічны спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.


Рэжысёр — Грыфін Дан. У ролях: Мэцыю Бродэ-рыч, Чэкі Карыю, Мер Раян, Келі Прэстан.




7.50, 10.15, 23.20 Пят-роўка, 38... 8.00, 13.50, 18.50 «Гі-сторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 Камедыя «Спартыўны гонар»... 10.50 Серыял «Зацменне»... 11.55 Маст. фільм «Су-праць ічэчэнні»... 13.55 Небяспечная зона... 14.30 Серыял «Закон Вольфа»... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелава Масква... 17.15 Навіны навіны... 17.50 Серыял «Гарадскі раманс»... 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Вызваленая праца»... 20.05 Трылер «Партуль». У машыну мільянераў уразіліся бандыты. Адзін з іх загінуў, другі ўцік, кінуўшы сумку з грашыма, тэ-ража хтосьці застрэліў... 21.55 Момент ісціны... 22.50 Падае. 25-я гадзіна... 23.40 Камедыя «Які ва-жна быць сур'эзным»... 1.30 Футбол «Тарпеда» (Масква)—«Балтыка» (Калінінград)...



9.30, 0.30 Экстрэмальны спорт... 10.00 Вось гэта дзіва!!! 10.30, 21.30 Скачкі на ба-туче... 12.30 Мотагонкі... 17.00 Снукер... 18.00 Пляжны футбол... 19.00, 0.00, 2.00 Футбол. Еўрагалы... 19.30, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты... 21.00 Цімберспорт.



7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны навіны... 9.05 Серыял «Сябры»... 9.40 «Здароўе»... 10.30 «Смак»... 11.05 Мультисерыял «Фрэд — пчорны чалавек»... 11.15 «Чароўнасьць хатніх гадзаванцаў». Дак. серыял... 11.50 Маст. фільм «Асен-ні мафрон»... 13.40 «Тэлечаснік «Саюз»... 14.10 Суботні «Ералаш»... 14.25 Маст. фільм «Маг-лы»... 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту... 16.15 «Жыццё Бармалея»... 17.00 Маст. фільм «Старыя разойнікі»... 18.55 «Адзін супраць усіх»... 20.00 Вялікая палітыка... 21.05 «Ледніковы перыяд»... 0.15 Шо? Дзе? Калі? Фінал... 1.40 Чэмпіянат свету па боксу... 6.05 «Вяртанне дадому. Та-мара Гвешытэлі».



ФІЛЬМ ДНЯ


АНТ 22.25 «СТРАШЭННА ЗАХОПЛЕННЫЯ КАХАННЕМ» (ЗША, 1997 г.)

Астраном Сэм разгублены: ненаглядная Лінда кінула яго, закахваючыся ў галантанга французца Антона. А неўзабаве ў яго з'яўляецца саюзніца і таварыш па няшчасце. Адчайная прыгажуня пагражае камічны спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.

Рэжысёр — Грыфін Дан. У ролях: Мэцыю Бродэ-рыч, Чэкі Карыю, Мер Раян, Келі Прэстан.




7.50, 10.15, 23.20 Пят-роўка, 38... 8.00, 13.50, 18.50 «Гі-сторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 Камедыя «Спартыўны гонар»... 10.50 Серыял «Зацменне»... 11.55 Маст. фільм «Су-праць ічэчэнні»... 13.55 Небяспечная зона... 14.30 Серыял «Закон Вольфа»... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелава Масква... 17.15 Навіны навіны... 17.50 Серыял «Гарадскі раманс»... 18.55 «У цэнтры ўвагі». «Вызваленая праца»... 20.05 Трылер «Партуль». У машыну мільянераў уразіліся бандыты. Адзін з іх загінуў, другі ўцік, кінуўшы сумку з грашыма, тэ-ража хтосьці застрэліў... 21.55 Момент ісціны... 22.50 Падае. 25-я гадзіна... 23.40 Камедыя «Які ва-жна быць сур'эзным»... 1.30 Футбол «Тарпеда» (Масква)—«Балтыка» (Калінінград)...



9.30, 0.30 Экстрэмальны спорт... 10.00 Вось гэта дзіва!!! 10.30, 21.30 Скачкі на ба-туче... 12.30 Мотагонкі... 17.00 Снукер... 18.00 Пляжны футбол... 19.00, 0.00, 2.00 Футбол. Еўрагалы... 19.30, 1.00 Самыя дужыя людзі планеты... 21.00 Цімберспорт.



7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00 Навіны навіны... 9.05 Серыял «Сябры»... 9.40 «Здароўе»... 10.30 «Смак»... 11.05 Мультисерыял «Фрэд — пчорны чалавек»... 11.15 «Чароўнасьць хатніх гадзаванцаў». Дак. серыял... 11.50 Маст. фільм «Асен-ні мафрон»... 13.40 «Тэлечаснік «Саюз»... 14.10 Суботні «Ералаш»... 14.25 Маст. фільм «Маг-лы»... 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту... 16.15 «Жыццё Бармалея»... 17.00 Маст. фільм «Старыя разойнікі»... 18.55 «Адзін супраць усіх»... 20.00 Вялікая палітыка... 21.05 «Ледніковы перыяд»... 0.15 Шо? Дзе? Калі? Фінал... 1.40 Чэмпіянат свету па боксу... 6.05 «Вяртанне дадому. Та-мара Гвешытэлі».



ФІЛЬМ ДНЯ

АНТ 22.25 «СТРАШЭННА ЗАХОПЛЕННЫЯ КАХАННЕМ» (ЗША, 1997 г.)

Астраном Сэм разгублены: ненаглядная Лінда кінула яго, закахваючыся ў галантанга французца Антона. А неўзабаве ў яго з'яўляецца саюзніца і таварыш па няшчасце. Адчайная прыгажуня пагражае камічны спада-рожжы, аснашчаны лазернай зброяй.

Рэжысёр — Грыфін Дан. У ролях: Мэцыю Бродэ-рыч, Чэкі Карыю, Мер Раян, Келі Прэстан.



7.50, 10.15, 23.20 Пят-роўка, 38... 8.00, 13.50, 18.50 «Гі-сторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 Камедыя «Спартыўны гонар»... 10.50 Серыял «Зацменне»... 11.55 Маст. фільм «Су-праць ічэчэнні»... 13.55 Небяспечная зона... 14.30 Серыял «Закон Вольфа»... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелава Масква... 17.15 Навіны навіны... 17.50 Серыял «Гарадскі раманс»...

